

У пятніцу атмасферны фронт з боку Заходняй Еўропы прынясе да нас вільготнае паветра, таму месцамі па краіне пройдуць навальнічныя дажджы, — паведаміла рэдакцыя галоўнага сінютык Рэспубліканскага гідрометэцэнтра Волга Фядотава.

Аднак 24 жніўня будзе яшчэ даволі гарача, тэмпература паветра ўначы складзе 16—22, а ўдзень 30—34, у Гомельскай вобласці месцамі да 35 і толькі на паўночным захадзе краіны — да 23—27 градусаў.

На выхадныя спякота ўжо аддусціць. У суботу месцамі — кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. Тэмпература паветра ўначы 13—20, удзень 23—29 градусаў. У нядзелю непрацягла навальнічныя дажджы будуць назірацца толькі па паўночна-заходняй палове Беларусі.

Тэмпература паветра ўдзень 18—23, у Гомельскай вобласці да 26 градусаў. Сінютык лічыць, што на гэтым тыдні мы назіралі апошняе спякота сёлётыя лета. На наступным тыдні да нас завітае даволі свежае паветра з боку Скандынаўскага паўвострава.

Таму бліжэй да сярэдзіны наступнага тыдня тэмпература паветра ўначы знізіцца да 6—12, а ўдзень да 13—18 градусаў. Даждоў у гэтыя дні амаль не будзе.

Сяргей КУРКАЧ.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «ДЗЯРЖАВА НЕ ПАВІННА СТРАЦІЦЬ ВЫСОКАДАХОДНУЮ ПІВАВАРНУЮ ГАЛІНУ»

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе па пытаннях развіцця пиваварнай галіны.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што сёння важна вызначыць: аддаць гэты высокадаходны бізнэс іншаземцам або займацца ім самім.

«Якая дзяржава, маючы такі вялікі рынак, як у нас, незадаволены попыт, адмовіцца ад такога высокадаходнага бізнэсу? Дык чаму мы адмаўляемся і аддаём яго ў рукі замежным кампаніям? Не ўласным прыватным, а замежным? Чаму дзяржава вырашыла пайсці з гэтага сектара эканомікі?» — запытаўся беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што яшчэ год таму даручыў ураду распрацаваць умовы конкурсу інвестыцыйнага прапановы, у тым ліку па ўваходжанню замежных кампаній на наш пиваварны рынак.

Аднак, паводле слоў Прэзідэнта, ва ўрада няма дакладнай пазіцыі па гэтым пытанню.

«Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, на тэхнічна пераснашчэнне пиваварнай прамысловасці Беларусі неабходна больш як \$125 млн. Для таго каб выйсці на самыя сучасны ўзровень, як, дапусцім, на ААТ «Крыніца», нам неабходна каля \$125 млн. Усяго \$125 млн на ма-

дэрнізацыю ўсяго сектара, каб атрымаць пива, якое мы хочам», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што магутнасці дзюэчных пивавароў не адпавядаюць хуткарастучаму спажывецкаму попыту. Да таго ж сучаснага спажываюча не задавальняе якасць беларускага пива, якая на парадак ніжэйшая за замежныя вядомыя брэндзі.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што неабходна задаволіць унутраны попыт на пива, а таксама павялічваць экспарт беларускага пива на гэта рынак.

«Ці праўда, што ў нас вялікі рост імпарту пива, і з чым гэта звязана? Што тут перашкоджае працаваць так, каб скараціць імпорт пива, а павялічыць экспарт?» — звярнуўся Прэзідэнт да прысутных на нарадзе.

Пиваварныя заводы Беларусі павінны быць забяспечаны ачыненым ячменем, паставіў задачу Аляксандр Лукашэнка.

«Накопіль я інфармацыю (мяне ў гэтым пастаянна пераконвае ўрад), у гэтым годзе праблем з пиваварным ячменем уласнай вытворчасці няма. Я таксама так лічу, — паведамаў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

Паводле паведамлення прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

«Наколькі я інфармаваны (мяне ў гэтым пастаянна пераконвае ўрад), у гэтым годзе праблем з пиваварным ячменем уласнай вытворчасці няма. Я таксама так лічу, — паведамаў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

«Наколькі я інфармаваны (мяне ў гэтым пастаянна пераконвае ўрад), у гэтым годзе праблем з пиваварным ячменем уласнай вытворчасці няма. Я таксама так лічу, — паведамаў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



«РАТУЕМСЯ АД СПЕКА!»

Учора ў Гомельскай, Брэсцкай і на поўдні Мінскай абласцей спека дайшла да 37 градусаў — абсалютны жнівеньскі рэкорд за 75 гадоў назіранняў

Фот. А.Антончык / БЕЛТА

Непрывычным да гарачыні беларусам медыкі раяць пабергацца — піць пабольш вадкасі і абмежаваць фізічныя напружкі.

Паводле слоў начальніка аддзела спецыялізаванай медыцынскай дапамогі Камітэта па ахове здароўя Міністэрства Алены Рудковай, высокія тэмпературы паветра не бяспечныя для асобаў з неадпаведнай сістэмай тэрмарэгуляцыі, а менавіта для дзяцей, людзей сталага ўзросту і з захворваннямі сардэчна-сасудзістай сістэмы.

- Не ўжывайце тлустай, салёнай ежы, якая патрабуе для ператраўлівання дадатковых энергетычных затрат.
● Не выходзьце на вуліцу ў гарачыню найбольшай актыўнасці сонца.
● Абмяжуйце фізічныя напружкі.
● Арганізм і без таго працуе ва ўзмоцненым рэжыме — павышаная страта вады, пачаццёвае сэрцабіццё, узмоцненая патрэба мікраарды ў кіслародзе.
● Хворыя на сардэчна-сасудзістай захворванні павінны жорстка вы-

трымліваць усе рэкамендацыі ўрачоў, у тым ліку па выкарыстанні лекавых прэпаратаў. Асобы з анкалагічным захворваннямі і хваробы анкарынай сістэмы павінны абмежаваць знаходжанне на вуліцы.

З прычыны павышанай тэмпературы паветра, якая пануе на тэрыторыі краіны, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях заклікае грамадзян прытрымлівацца правілаў бяспекі падчас наведвання лясоў, пашаў і сенакосаў, а таксама на вытворчасці і ў бытавых умовах. Санітарна-эпідэміялагічныя службы нагадваюць аб мерах засцярогі на вадаёмах.

Наогул у спякотнае надвор'е неабходна ўстрымацца ад ужывання алкагольных напояў і напояў, якія ўтрымліваюць кафэін. Ужываць выключна бутэліяваную ваду. Правільна захоўваць прадукты харчавання і выкідаць тое, што сапсавалася. Варта скараціць час знаходжання пад адкрытым сонечным промяням. Гіпертонікі павінны прытрымлівацца рэкамендацый ўрачоў.

Ведаць, што цэлаваты удар — гэта павышаная тэмпература цела, гарачая і сухая скура, галаўны боль, пачаццёвыя слабы пульс, страта прытомнасці. Перш-наперш пацярпела ад сонечнага удару неабходна перанесці ў халаднаватае месца, расціліць адзенне, даць выпіць ахалоджанай вады, пакласці халаднаватыя кампрэсы ў падпахавыя ямкі і на шыю, забяспечыць цыркуляцыю свежага паветра. Забараняецца ўжываць спірт і адразу класіцы пацярпелага ў халадную ванну.

Святлана БАРЫСЕНКА.

Ва ўрадзе ПЕРСПЕКТЫВЫ РОСТУ

Пачынаючы ўчарашняе пасяджэнне Прэзідыума Савета Міністраў, на якім абмяркоўваліся параметры прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступны год і праект закона аб бюджэце на 2008, прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі выказаў упэўненасць у тым, што краіна прымае ўдзел у працы па атрымманню нашай краінай крэдытнага рэйтынгу.

Нагадаем, што на гэтым тыдні міжнароднае рэйтынгавае агенства «Standart & Poor's» прысвоіла Беларусі доўгатэрміновы крэдытны рэйтынг у замежнай валюце «В+», кароткатэрміновы крэдытны рэйтынг у замежнай валюце — «В», доўгатэрміновы крэдытны рэйтынг у нацыянальнай валюце — «ВВ», кароткатэрміновы крэдытны рэйтынг у нацыянальнай валюце — «В».

Агульчаныя перспектывы развіцця рэспублікі на наступны год, міністр эканомікі Мікалай Зайчанка паведаміў, што асноўнай мэтай сацыяльна-эканамічнай палітыкі па-ранейшаму з'яўляецца павышэнне ўзроўню жыцця насельніцтва на аснове далейшага ўстойлівага эканамічнага росту.

У прыватнасці, тэмپ росту ВВП можа склацца ў будучым годзе 107,5—108,5 працэнта да ўзроўню 2007 года.

Аб'ём прамысловай вытворчасці мяркуецца павялічыцца на 7—8 працэнтаў, сельгасвытворчасці — на 6,5—8 працэнтаў, інвестыцыі ў асноўны капітал узрастуць на 15—17 працэнтаў. Планаўчыцца, што інфляцыя ў 2008 годзе не выйдзе за межы ў 6—8 працэнтаў, што забяспечыць падтрыманне працэнтных ставак на ўзроўні, які будзе

спрыяць росту зберажэнняў у нацыянальнай валюце. Рэальныя даходы насельніцтва, згодна з прагнозам, павялічана на 8—9 працэнтаў.

У 2008 годзе будзе прадоўжана аптымізацыя падактовых сістэм і зніжэнне не цыску на эканоміку. Паводле слоў Мікалая Зайчанкі, налета плануюцца адмяніць адзін з абаротных падакатаў — з карыстальнікаў аўтадарог, асобныя незфектыўныя зборы. «У якасці кампенсатара» плануюцца павялічыць стаўку падатку на дабаўленае вартасць з 18 да 20 працэнтаў.

Прадстаўляючы праект бюджэту на 2008 год, міністр фінансаў Мікалай Корбут заўважыў, што гэта будзе бюджэт не працягання, а развіцця: грошы пойдуць на развіццё эканомікі, на развіццё краіны ў цэлым.

Міністэрства прапануе сфарміраваць рэспубліканскі бюджэт з дэфцытам 2 трлн рублёў, або 2 працэнта ВВП і звязана гэта з больш актыўнай інвестыцыйнай палітыкай дзяржавы. «Павелічэнне дэфцыту бюджэту накіравана на стварэнне новых вытворчасці і развіццё эканомікі», — сказаў Мікалай Корбут.

Даходы рэспубліканскага бюджэту ў будучым годзе, згодна з праектам, складуць 50,4 трлн рублёў, расходу — 52,4 трлн (на 15 працэнтаў больш у параўнанні з 2007 годам).

Ігар ШЧУЧЭНКА.

У НОВЫ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД — 3 НОВЫМІ АДУКАЦЫЙНЫМІ СТАНДАРТАМІ

У 2007/2008 навучальным годзе ў Беларусі будуць функцыянаваць 8,6 тыс. устаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй, прафесійнай-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, у якіх будуць навучацца 2 млн 240 тыс. чалавек. Па стане на 20 жніўня пашпарты гадоўнасці мелі ўжо 3639 агульнаадукацыйных устаноў (каля 95 працэнтаў ад агульнай колькасці). Завяршыць падпісанне пашпарты гадоўнасці плануюцца да 28 жніўня.

Да новага навучальнага года адукацыйная галіна падшыла з істотна абноўленай матэрыяльна-тэхнічнай і заканадаўчай базай, — канстатаваў на калегіі Міністэрства адукацыі намеснік міністра адукацыі Барыс ІВАНОВ.

У новым навучальным годзе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі будуць працаваць па новых стандартах і вучэбна-праграмаўнай дакументацыі. Усяго распрацавана 325 праграм варыяцыйнага кампанента зместу адукацыі па розных вучэбных прадметах, якія забяспечылі скарачэнне на 20 працэнтаў аб'ёму вучэбнага матэрыялу.

Устаноў адукацыі будуць забяспечаны вучэбнай літаратурай у поўным аб'ёме. Толькі па вучэбных прадметах у новым навучальным годзе будуць выкарыстоўвацца 1293 найменны нацыянальных падручнікаў. Да новага навучальнага года дадаткова падрыхтаваны і выдадзены 126 найменнаў вучэбнай літаратуры, які правіла, і выглядае вучэбна-метадычных комплексаў. Толькі спецыялізаваным прадпрыемствам «Глобус» для якаснай падрыхтоўкі да новага навучальнага года закуплена ў аічных і замежных вытворцаў вучэбна-наглядных дапаможнікаў на суму 159,1 млн рублёў і тэхнічных сродкаў навучану — на суму 151,6 млн рублёў.

Паводле слоў Барыса Іванова,

сёлета ў педагагічныя калектывы агульнаадукацыйных устаноў былі накіраваны 5716 маладых спецыялістаў, з іх больш за тысячы будуць працаваць ва ўстановах адукацыі, размешчаных у раёнах, што пацярпелі ад чарнобыльскага катастрофы. 5374 спецыялісты або 94 працэнтаў ад агульнай колькасці ўжо прыступілі да працы. За апошні год вырасла заматэрыяна маладых спецыялістаў па месцы размеркавання. Так, у мінулым навучальным годзе чынуцца кадры ва ўстановах адукацыі была ў межах 3 працэнтаў (у папярэднім — 3,4 працэнтаў). Аднак працоўная міграцыя на стаўнікаў матэматыкі, фізікі і інфарматыкі ў ходзе адрацоўкі належна ім тэрміну большага амаль ўдвай і дасягае 6 працэнтаў.

У Брэсцкай, Магілёўскай, Віцебскай абласцях назіраецца поўны дэфіцыт настаўнікаў матэматыкі. Адна з прычын — фарміраванне мясцовымі органамі кіравання адукацыі заказу на мэтавую падрыхтоўку ў рэгіянальных ВНУ па спецыяльнасці «Матэматыка», які значна ніжэйшы за дасягальныя нормы. Суднасны падрыхтоўкаў-жыццё і педагагічна-мужчын сёння складаюць 84,1 і 15,9 працэнта адпаведна. Адносна нізкія заробкі не спрыяюць замацаванню мужчын у школе. У чэрвені сярэдняя заробатная плата настаўніка была 676,5 тысяч рублёў, што складае 87,6 працэнта ад сярэдняй заробкі ў прамысловасці.

У 2007 годзе спынены прыём на 278 прафесійна і адкрыта падрыхтоўка па 223 новым прафесіях для асобных устаноў прафэдадукацыі.

Дарчы, на сённяшні дзень план набору ў прафэдастаншчы на аснове базавай адукацыі выкананы па колькасці падазвешчана заў толькі на 82 працэнта. Праблемы з фарміраваннем катэнтаў адукацыі калія 140 устаноў, што стала прычынай падаўжэння тэрміну працы дакументаў да 15 верасня. Адна з

прычын гэтай сітуацыі — змяншэнне ў параўнанні з папярэднім годам удвая колькасці выпускнікоў базавых школ, другая — недавальная прафарабрынтацыйная работа, якая праводзілася сярод выпускнікоў 9-х класаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй у новым навучальным годзе будзе весіцца па 15 профілях, якія ўключаюць 347 спецыяльнасцяў і больш за тысячы спецыялізацый.

Па выніках прыёмнай кампаніі 2007 года студэнтамі першага курса ВНУ сталі звыш 84,5 тыс. чалавек. Пры фарміраванні кантрольных лічбаў набору прыярытэт быў аддадзены тэхнічнаму, будаўніцтву і сельгасгаспадарчаму профілям падрыхтоўкі. А новае правіла прыёму цалкам забяспечылі прыярытэты ўступных выпрабаванняў і практычна знялі праблему зложывання і карупцыі.

Сёння для забеспячэння падрыхтоўкі неабходных краіне спецыялістаў па мікраэлектронцы, нанатэхналогіях, развіццю і мадэрнізацыі інвацыійных накіраваньняў у эканоміцы краіны распачалася падрыхтоўка работа па пераўтварэнню Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі ў адукацыйны, навуковы, інвацыійны комплекс. Барыс Іванов паведаміў таксама, што была прызначана мэтазгодная арганізацыя мэтавага навучану за мяжой спецыялістаў, якія добра правялі сабе на вытворчасці.

Да 1 верасня ў нашай краіне будуць уведзены ў эксплуатацыю 12 аб'ектаў адукацыі, у тым ліку 8 агульнаадукацыйных школ, дзіцячы садок на 190 месцаў у сталічным мікрараёне «Лішчыца-3», актыва зала ў Лужанскай школе-інтэрнаце-пімназіі, вучэбна-лабараторны корпус Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, а таксама два домікі і інжынерныя збудаванні Рэспубліканскага цэнтру алімпійскай падрыхтоўкі па водна-льнянкам спорту ў вёсцы Волкавічы, што пад Мінскам. А да канца 2007 года плануюцца ўвесці ў строй яшчэ 28 аб'ектаў, у тым ліку 4 агульнаадукацыйныя школы, 2 дзіцячыя сады, навукова-вучэбна-даследны комплекс БДУ на 25,6 тыс. кв. м, інтэрнат Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта на 428 месцаў, 12 жылых дамоў і 7 кватэр для сем'яў, якія вучэбаюцца дзяцей, што засталіся без бацькоўскай апекі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Віншаванне Прэзідэнта

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Украіны Віктара Юшчанку і народ гэтай краіны з нацыянальным святам — Днём Незалежнасці.

«Няхай узаемяе імкненне нашых краін да ўзаемаарумення і рэалізацыі патэнцыялу супрацоўніцтва, які маецца, заўсёды садзейнічаюць развіццю традыцыйна сяброўскіх і добрасуседскіх адносін паміж Беларуссю і Украінай», — гаворыцца ў віншаванні.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

РОЗГАЛАС

ЗАРПЛАТА — \$329,3... Даходы беларусаў у першым паўгоддзі перавысілі гадавы прагноз па іх росту амаль на 10 працэнтаў.

Паводле апошняй інфармацыі Мінэканомікі, рэальныя грашовыя даходы насельніцтва (даходы, скарачэнняў на індэкс спажывецкага цэнаў) за студзень—чэрвень гэтага года павялічыліся ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага на 17,1 працэнта пры прагнозе росту на год 7,5—8,5 працэнта. Намінальная налічана сярэднемесячная зарплата работнікаў краіны ў першым паўгоддзі павялічылася ў параўнанні са студзенем—чэрвенем мінулага года на 18,3 працэнта і склала 660 тыс. рублёў (306 долараў), у тым ліку за чэрвень 710 тыс. рублёў (329,3 долара). Рэальная зарплата ў цэлым па рэспубліцы за студзень—чэрвень павялічылася ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года на 10,1 працэнта пры прагнозе на год 8—9 працэнтаў.

Ігар ГРЫШЫН.

«БЕЛТРАНСГАЗ» ПОЎНАСЦЮ АПЛАЦІЎ «ГАЗПРАМУ» КОШТ ПАСТАЎЛЕНАГА У ЛІПЕНІ ГАЗУ

ААТ «Белтрансгаз» поўнасцю аплаціла «Газпрому» кошт прароднага газу, пастаўленага ў Беларусь у ліпені гэтага года, паведаміў БЕЛТА прэс-сакратар прадпрыемства Уладзімір Чэкаў.

У прыватнасці, «Белтрансгаз» пералічыў «Газпрому» \$144,7 млн у лік аплаты атрыманнага ў мінулым месцамі газу. «Мы выканалі свае абавязаваныя перад «Газпрамам» і пералічылі неабходную суму ў тэрмін», — адзначыў Уладзімір Чэкаў. Нагадаем, з 1 студзеня 2007 года цэна расійскага газу пры пастаўках у Беларусь узрастае ў 2,14 раза і складае \$100 за 1 тыс. куб. м. У адпаведнасці з беларуска-расійскімі дамоўленасцямі Беларусь у першым паўгоддзі 2007 года атчавала 55 працэнтаў кошту газу, які атрымаваецца з Расіі. У жніўні наша краіна поўнасцю разлічылася з «Газпрамам» за пастаўлены ў студзень—чэрвень гэтага года газ. У другім паўгоддзі Беларусь аплачвае 100 працэнтаў ад кошту пастаўленага расійскага газу.

ЗБЕРАЖЭННІ Ў... СПІСКУ

Надзеяна прыхаваная пенсіонеркай у агародзе «занадка» стала здабываць зямлянкіна.

75-гадовая бабўлька з Дубровенскага раёна дзейнічала, на яе погляд, прадбачліва: змясцішы ў паўлітровы слок зберажэнні, яна закапала яго на сваім прыватным участку. Старая вырашыла, што такім чынам захавае грошы. Аднак ліхадзею падобная прадбачлівасць не перашкодзіла зайсці ў чужы двор і выкапаць «клад»: здабываць згодзе стала 385 тыс. беларускіх рублёў і 1 тыс. расійскіх. Праўда, яго затрымаў супрацоўнік Дубровенскага аддзела аховы па арыенціроўцы дзяжурнага ПАУС.

Ігар ГРЫШЫН.

АСНОЎНАЯ ПРЫЧЫНА ДТЗ — ХУТКАСЦЬ

Спякота і ліхадзея вадзіцеляў — асноўныя прычыны здарэнняў на дарогах рэспублікі, якіх толькі за апошнія два дні зафіксавана 581...

Большасць з'ездаў машын у кюветы, сутыкненняў, перакрываўняў і наездаў адбываюцца менавіта з-за перавышэння бяспечнай хуткасці. У згаданыя два дні 1914 вадзіцеляў былі прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за перавышэнне хуткаснага рэжыму. Між іншым, знаходзяцца і такія ліхачы, якія перавышаюць дазволенаю хуткасць больш, чым на... 100 кіламетраў.

Ігар ГРЫШЫН.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

РАСІЯ ЗБІРАЕЦА АДМОВІЦА АД РЛС У КРАІНАХ СНД?

Камандуючы Касмічнымі войскамі РФ генерал-палкоўнік Уладзімір Папоўкін заявіў журналістам на авіякасічным салоне МАКС-2007, што касмічныя войскі плануюць у перспектыве адмовіцца ад радыёлакацыйных станцыяў (РЛС) сістэмы папярэджання аб ракетным нападзе, размешчаных за межамі Расіі.

Паводле слоў генерала, цяпер у Расіі ёсць добрыя «вочы і вушы» і ўпэўненасць, што на яе тэрыторыю «нечакана не зваліцца ні галаўная частка, ні баявы блок». «Запэўніваю, што «дзірка» ў сістэме папярэджання ракетнага нападу ў нас няма. Разам з тым існуе пытанне, якое звязана са станцыямі, размешчанымі па-за тэрыторыяй нашай краіны — ва Украіне, у Азербайджане, у Казахстане і Беларусі», — адзначыў Папоўкін. На яго думку, у выпадку якога-небудзь канфлікту можа ўзнікнуць «спаску выкарыстаць для цыску на нас сам факт існавання гэтых РЛС». «Напрыклад, адключэннем электраэнергіі ад аб'ектаў сістэмы папярэджання аб ракетным нападзе», — сказаў камандуючы. Ён адзначыў, што ў гэтым выпадку абараназольнасць краіны можа трапіць у залежнасць ад чужых палітыкаў. Таму ў 2007 годзе плануюцца паставіць на вопытна-бывае дзяржурства радыёлакацыйную станцыю ў Армавіры.

АЎСТРЫЯ НЕ ПАДТРЫМЛІВАЕ РАЗМЯШЧЭННЕ ПРА ЗША У ЕЎРОПЕ

Міністр абароны Аўстрыі Норберт Дарабос падтрымаў Расію ў барацьбе супраць размяшчэння ПРА ЗША ў Еўропе, назваўшы падобныя крокі амерыканскага кіраўніцтва правакацыяй.

Норберт Дарабос абвергнуў аргумент, што амерыканскія ракеты не ўяўляюць небяспекі для Расіі і заклікае абараняць Еўропу ад пагрозы з боку Ірана. «Такой небяспекі для ЕС не існуе», — перакананы міністр абароны.

Нагадаем, адміністрацыя Буша выступае за стварэнне трохіага пазіцыйнага раёна ПРА ў Еўропе, які ўключае базу ракет-перахопнікаў у Польшчы і рад-дар ПРА ў Чэхіі.

Нагадаем, адміністрацыя Буша выступае за стварэнне трохіага пазіцыйнага раёна ПРА ў Еўропе, які ўключае базу ракет-перахопнікаў у Польшчы і рад-дар ПРА ў Чэхіі.

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 24.08.2007 г. (для іх разліку)	Курсы замежных валют для безвалютных разліку	Агенства Уладзіміра Граўцова
1 долар ЗША 2 147,00	Цэнтрабанк РФ 25 710,00	
1 еўра 2 908,86	USD 20,7105	
1 латывійскі лат 4 168,53	10 UAH 51,1326	
1 літоўскі літ		

Актуальна

Арэнда сталічнага жылля падаражэла на 20—50 USD

Трэці год запар спецыялісты рынку нерухомасці па арэнде жылля менавіта ў жніўні адзначаюць істотнае павелічэнне попыту на жыллё з боку інашародніх грамадзян краіны.

ЦЭНЫ «СКОКНУЛІ» УСЯГО ЗА ТЫДНЁМ

Рынак арэнды жылля ў галоўным мегаполісе краіны пачаў актывавацца яшчэ ў апошнія дні ліпеня, але менавіта з сярэдзіны мінулага тыдня ў горадзе ўзнікла ахвотная хваля попыту на арэнду жылля.

Паводле інфармацыі начальніка аддзела арэнды жылля агенцтва нерухомасці «Час пік» Сяргея Кадоля, за апошнія 10 дзён прапанова арэнды кватэр пачыналася прыкладна ў два разы, а за гэты ж час попыт павялічыўся ў 2—3 разы. Менавіта таму цэннік на самыя танныя кватэры павысіўся ў сярэднім на 20—50 долараў. Сёння самая мінімальная цена арэнды аднапакёўнай кватэры ў загаваным Заводскім раёне і Шабанах. Гаспадары тамтэйшых кватэр жадаюць атрымаць за свае аднапакёўныя 220—230 долараў. Больш якасная аднапакёўная ў спальных раёнах каштуе прыкладна 220—250 долараў. У цэнтры аднапакёўныя кватэры каштуюць ужо не менш за 300 долараў. Мінімальны цэннік на арэнду двухпакёўных кватэр у Заводскім раёне, Шабанах і Чыжоўцы пачынаецца з 250—260 долараў. У мікрараёне Язёны Луг дасягае 280—300 долараў плюс аплата камунальных паслуг. Двухпакёўныя кватэры сёння, бадай, самае запатрабаванае жыллё для студэнтаў, якія здбываюць яго на 3 ці нават 4 чалавек. Самыя папулярнымі тут лічаць Фрунзенскі і Маскоўскі раёны, а таксама новыя мікрараёны Маланіўка і Сухарава. Менавіта ў гэтых кропках сталіцы шмат новых дамоў, там самая яркая колькасць прапанов і адносна невысокія цэны. Разам з тым, цэннік на кватэры залежыць ад раённасці паблізу метро, або калі дом

знаходзіцца побач з тым або іншым інстытутам. У цэнтральных і элітных раёнах сталіцы арэнда двухпакёўных кватэр каштуе ўжо 400—500 долараў і больш.

Амаль на ранейшым узроўні застаўся цэннік арэнды на трохпакёўныя кватэры, які вагаецца ў межах 320—350 долараў. У Маланіўцы і Шабанах такія кватэры каштуюць каля 300 долараў плюс камунальныя плацэжы. У цэнтры горада арэнда такога жылля каштуе ад 500 долараў і больш. Чатырохпакёўныя кватэры на другасным рынку арэнды жылля вельмі мала і каштуюць яны прыкладна 300—350 долараў плюс аплата «камуналкі».

СТУДЭНТАЎ «САРТУЮЦЬ» НА ВОПРАЦЫ І... НЕ ТОЛЬКІ

Паш эксперт ад агенцтва нерухомасці «Час пік» Сяргей Кадол лічыць, што моцны бум на арэнду жылля ў сталіцы выклікалі менавіта студэнты-першакурснікі. Гэта сапраўды ёсць. Паводле інфармацыі начальніка ўпраўлення камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Андрэя Стрыгельскага, зараз у Мінску месцамі ў інтэрнатах забяспечаныя толькі каля 68 працэнтаў студэнтаў ВНУ. Такім чынам, сёлета як і летась самастойна жыллё пачаў шукаць каля 20 тыс. студэнтаў.

Аднак зараз гаспадары жылля даволі асцярожна падыходзяць да здыч кватэр менавіта студэнтам, якія яшчэ ўчора былі школьнікамі і жылі ў невялікіх гарадах і вёсках краіны. Справа ў тым, што студэнты-першакурснікі не маюць вопыту выдзянення перамоў наконт арэнды жылля. Пошук кватэр для іх ажыццяўляецца больш хуткімі тэмамі, калі ў гэтым працэсе ўдзельнічаюць бацькі былых абітурыентаў. Менавіта яны і з'яўляюцца пэўнай гарантыяй для гаспадароў жылля, у выпадках, калі студэнты, атрымаўшы поўную свабоду на новыя месцы, пачынаюць канфліктаваць з суседзямі, рабіць з кватэры маладзёжны клуб, адмаўляюцца своечасова плаціць за кватэру

і г.д. Асобныя бацькі «зрэліных» студэнтаў пакаюцца нумары сваіх тэлефонаў уласнікам кватэр і суседзям, каб апошнія ў выпадку чаго сігналавалі «на радыё».

Існуе яшчэ адзін варыянт для студэнтаў — арэнда асобных пакояў у звычайнай кватэры адзінока бабюляў. Такімі варыянтамі карыстаюцца галоўным чынам студэнты-першакурснікі з прыкладна 230—240 долараў. На якаснае жыллё, якое прапануецца паблізу ВНУ, магчымы нават павышаны попыт, а таму і крыху завышаныя цэны.

ЗА ПАСЛУГУ ЛЕПШ ПЛАЦІЦЬ ПА КЛЮЧ

А зараз некалькі слухачыя прад аб тым, як шукаць жыллё. Тры студэнты, у якіх з грашмыма сапраўды цяжка, займаюцца пошукам кватэр самастойна. Гэта расклейванне аб'явак на сляпах і гутаркі па душы з бабюлямі на лаўках. Такі механізм сёння прынёсці мінімум вынікаў. Другая група кліентаў размяшчае свае аб'явы ў ўсіх спецыялізаваных выданнях на бесплатнаму прынцыпі і дае інфармацыю ва ўсе падобныя па тэматыцы Інтэрнэт-сайты. Большая ж частка студэнтаў самастойна ці з бацькамі накіроўваецца ў агенцтва нерухомасці. Агенты звычайна розныя: беляны, шэрыя і ўзроўле аднадушныя. Так, спецыялістамі Мініста толькі сёлета была прыпынена дзейнасць 14 рэалтэрскай кампаніі. Суразмоўца лічыць, што самы надзейны варыянт для кліента, калі аплата за паслугу агенцтва ажыццяўляецца па факту засялення.

СЕЗОН ДАЧ СКОНЧЫўСЯ

Сапраўдны ахвоты на арэнду дачнай нерухомасці назіраўся з першых дзён мая і да сярэдзіны ліпеня. Дачы здымаюць і ў жніўні, але гэта ўжо не новыя здзелкі, а апошні месяц арэнды па старых дагаворах, калі такое загаднае жыллё здымаюць амаль на ўсё лета.

Надзяны попыт у жывёнаўсю спякту існуе на арэнду дарагіх, якасных катэджаў, дзе прагледжаны ўсе тэхнічныя і забяўляльныя «навароты». Арэнда такіх катэджаў, напрыклад, на выхадных каштуе не менш 100 долараў за суткі.

ЦЭНЫ ПАВЯЛІЧЫЛІСЯ І АДКАТУ НЕ БУДЗЕ?

Спецыялісты арэнды жылля лічаць, што павелічэнне арэнды кватэр да максімальных паказчыкаў ужо адбылося. Так, у апошнія дні жніўня на хвалі ахвоты за 5—6 інашародніх кліентаў могуць дзво-

ліць сабе зняць і вельмі дарагое жыллё, але гэта прынцыпова на дарагсны рынак арэнды ўжо не паўплывае.

Між іншым, на думку экспертаў, існуючыя цэны могуць захавацца і пасля спаду студэнцкага ахвоты. Сяргей Кадол лічыць, што арэнда аднапакёўных кватэр застаецца на ўзроўні не менш як 230—240 долараў. На якаснае жыллё, якое прапануецца паблізу ВНУ, магчымы нават павышаны попыт, а таму і крыху завышаныя цэны.

ЗА ПАСЛУГУ ЛЕПШ ПЛАЦІЦЬ ПА КЛЮЧ

А зараз некалькі слухачыя прад аб тым, як шукаць жыллё. Тры студэнты, у якіх з грашмыма сапраўды цяжка, займаюцца пошукам кватэр самастойна. Гэта расклейванне аб'явак на сляпах і гутаркі па душы з бабюлямі на лаўках. Такі механізм сёння прынёсці мінімум вынікаў. Другая група кліентаў размяшчае свае аб'явы ў ўсіх спецыялізаваных выданнях на бесплатнаму прынцыпі і дае інфармацыю ва ўсе падобныя па тэматыцы Інтэрнэт-сайты. Большая ж частка студэнтаў самастойна ці з бацькамі накіроўваецца ў агенцтва нерухомасці. Агенты звычайна розныя: беляны, шэрыя і ўзроўле аднадушныя. Так, спецыялістамі Мініста толькі сёлета была прыпынена дзейнасць 14 рэалтэрскай кампаніі. Суразмоўца лічыць, што самы надзейны варыянт для кліента, калі аплата за паслугу агенцтва ажыццяўляецца па факту засялення.

СЕЗОН ДАЧ СКОНЧЫўСЯ

Сапраўдны ахвоты на арэнду дачнай нерухомасці назіраўся з першых дзён мая і да сярэдзіны ліпеня. Дачы здымаюць і ў жніўні, але гэта ўжо не новыя здзелкі, а апошні месяц арэнды па старых дагаворах, калі такое загаднае жыллё здымаюць амаль на ўсё лета.

Надзяны попыт у жывёнаўсю спякту існуе на арэнду дарагіх, якасных катэджаў, дзе прагледжаны ўсе тэхнічныя і забяўляльныя «навароты». Арэнда такіх катэджаў, напрыклад, на выхадных каштуе не менш 100 долараў за суткі.

ЦЭНЫ ПАВЯЛІЧЫЛІСЯ І АДКАТУ НЕ БУДЗЕ?

Спецыялісты арэнды жылля лічаць, што павелічэнне арэнды кватэр да максімальных паказчыкаў ужо адбылося. Так, у апошнія дні жніўня на хвалі ахвоты за 5—6 інашародніх кліентаў могуць дзво-

АДКРЫТЯ ТАРГІ

Шматкватэрны дом распрададзены з малатка

У сталіцы адбыўся завяршальны чацвёрты, адкрыты аукцыён па продажы кватэр без аддзелкі ў доме №49 па вуліцы Прытыцкага. Прадавец — Адкрытае акцыянернае таварыства «МА-ПІД» і арганізатар мерапрыемства — УП «Мінскі гарадскі цэнтр нерухомасці» зараз аналізуюць ход працэдур і падводзяць вынікі.

Паводле слоў намесніка генеральнага дырэктара ААТ «МАПІД» Ігара Кузюковіча, гэты дом можна назваць эксперыментальным, паколькі ён быў пабудаваны за крэдытныя і ўласныя сродкі прадпрыемства непасрэдна для першых жылльвых таргоў. Нягледзячы на тое, кватэры разабралі як гарачыя піражкі, спецыялісты «МА-ПІД» не спяшаюцца з папярэднімі аптымістычнымі высновамі і чакаюць поўнага завяршэння працэсу — засялення наваасёлаў. На думку Ігара Кузюковіча, яшчэ заўчасна гаварыць і аб тым, ці з'явіцца чарговы дом для аўкцыёна.

Што датычыць нядарных таргоў, то на іх былі выстаўлены кватэры чацвёртага паўэта — усяго 46 лотаў. Нагадаем, што кватэры першых трох паўэтаў былі распрададзены падчас ранейшых таргоў аўкцыёнаў. Такім чынам, зараз можна гаварыць, што ў Мінску з'явіўся першы дом, жыхары якога набылі жыллё падчас адкрытых таргоў і, галоўным чынам, за ўласныя грошы.

Дарэчы, крэдыт для набыцця кватэры на аўкцыёне прадастаўляе што толькі ААТ «Белпрамбудбанк». Для адкрыцця крэдытнай лініі тут прымаюць арыгінал пратакола аб выніках аўкцыёну. Згодна з «правіламі гульні» іншых банкаў, да разгляду прымаюцца толькі дамоўленасці аб куплі-продажы.

У чацвёртым аўкцыёне ўзялі ўдзел сот фізічных асобаў — грамадзяне Рэспублікі Беларусь. Яны прадаставілі ў Мінскі гарадскі цэнтр нерухомасці заявы на непасрэдны ўдзел і аб азнамяленні з аб'ектам, пагадненне аб правах і абавязках бакоў, ксеракопію пашпарта, завераныя банкам копіі плацежных даручэнняў, якія пацвярджаюць унясенне задатку ў суме 10 працэнтаў пачатковага кошту і платы за рэгістрацыю ў памеры 1/4 мінімальнага заробатнай платы. Аплата кошту набытых кватэр ажыццяўляецца па безнаўнаму разліку ў беларускіх рублях на працягу 14 календарных дзён з дня падпісання пратакола. Акрамя таго, пераможца аўкцыёну абавязаны аплаціць паслугі арганізатара звыш кошту продажу ў памеры 1,5 працэнта ад канчатковага кошту кватэры.

На чацвёртым аўкцыёне аднапакёўная кватэра на першым паверсе агульнай плошчай 42,2 кв. метра была прададзена пры пачатковым кошце 80 млн рублёў за 152 млн, двухпакёўная на першым паверсе агульнай плошчай 65,2 кв. метра — за 215 млн пры пачатковым кошце 123 млн, трохпакёўная на другім паверсе агульнай плошчай 77,8 кв. метраў — за 257 млн рублёў пры пачатковым кошце 155 млн, чатырохпакёўная на першым паверсе агульнай плошчай 90,8 кв. метраў — за 300 млн пры пачатковым кошце 172 млн рублёў. Канчатковы кошт продажу кватэр аказаўся на 10—12 працэнтаў ніжэйшым за рынковыя.

Святлана БАРЫСЕНКА.

НОВАЕ КУЛЬТУРНАЕ АБЛІЧЧА ШКЛОВА

На Дзень беларускага пісьменства ў горадзе адкрыюць помнік Зорычы, прысвочаць вуліцам імёны Купалы і Коласа, адбудзецца выступленне артыстаў Марыінскага тэатра

У наступныя выхадныя ў Шклове будзе адзначана Дзень пісьменства. Цяпер поўным ходам ідуць апошнія прыгатаванні да рэспубліканскага свята. Арганізатары прапануюць пазнаёміцца з яго праграмай і запрашаюць пабыць 1—2 верасня ў Шклове.

Свята беларускага пісьменства пачнецца ў суботу, 1 верасня, з цікавага мерапрыемства. Навукова-практычную канферэнцыю «Шклоўскія чытанні» арганізуе Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, у якой возьмуць удзел вядомыя навуковцы, выкладчыкі, студэнты-гісторыкі, настайнікі, старшакласнікі. Абмяоўіцца, што на «Шклоўскія чытанні» будзе цікава паведманіцца пра мінулае і сучаснасць Шклоўшчыны, пра археалагічныя знаходкі, нараджэнне пісьменства.

У гэты дзень таксама адбудзецца ўрачыстае адкрыццё Шклоўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея. Ён нарэшце перааждзе ў новы асобны будынак каля Алеі герояў, і багатыя музейныя экспазіцыі будуць адкрыты для шырокага кола гледачоў.

Увечары ў раённым Доме культуры адбудзецца канцэрт «Рамансіда»: перад школьцамі і гасцямі свята выступяць Магілёўскі аркестр народных інструментаў і салісты абласной філармоніі.

А галоўнае свята і асноўныя мерапрыемствы адбудуцца 2 верасня.

Раніцай у нядзелю ў Шклоўскай Свята-Праабражэнскай царкве пройдзе Божаў Літургія. Там урачыста завершыць свой шлях рэспубліканская навукова-асветніцкая экспедыцыя «Дарога да святніцкай». Яна яшчэ 29 жніўня стартуе ў Мінску, пройдзе праз вёскі і гарады Беларусі, і ўрачыце даставіць у Шклоў жыватворчы агонь ад Труны Гасподняй.

У першай палове дня ў гарадскім парку пачнецца «Свята дзяцінства». Дарэчы, там пабудавалі сучасны дзіцячы гарадок з атрыццёнамі, які ўжо цяпер актыўна асвойваюць маленькія школьцы. А на свята ў парку будуць арганізаваны і канцэрт, і горад майстроў, і пляцоўка дзіцячых прэсы і шмат чаго іншага і цікавага.

Адначасова на шклоўскім стадыёне адбудзецца спартыўнае свята. Запланаваны паказальныя выступленні гімнастаў і акрабатыв, турнір па сілавому шматбор'ю, картынгавае гонка і футбольны матч паміж зборным ветэранамі спорту Беларусі ў Шклове.

А 12-й гадзіне адбудзецца шэсце па цэнтральных вуліцах Шклова гасцей і ўдзельнікаў свята і ўрачыстае адкрыццё Дня беларускага пісьменства на галоўнай пляцоўцы каля гарадской Радушы. Там жа адбудзецца ўшанаванне пераможцаў конкурсаў «Залаты Купідон» і «Залаты Фаніят». На галоўнай пляцоўцы свята пройдуць канцэрты мастацкіх калектываў Магілёўскай вобласці і Шклоўскага раёна, а затым — папулярных артыстаў беларускай эстрады.

Адной з самых цікавых падзей Свята пісьменства будзе адкрыццё помніка Сямёну Зорчычу. У другой палове XVIII стагоддзя генерал-маёр Зорчы атрымаў у падарунак ад Кацярыны II Шклоўскі маёнтак. Ён пасяліўся ў Шклове і развіў тут бурную дзейнасць: адкрыў 7 фабрык, прафесійны тэатр (пазней «Шклоўскі тэатр Зорчыча» стаў асноўнай трупы Пецярбургскага імператарскага тэатра), а потым і высакародную вуальню для хлопчы-



каў са збудных дваранскіх сем'яў.

— Гістарычны помнік Зорчычу даўно павінен быў быць усталяваным у Шклове, — лічыць намеснік старшын Магілёўскага аблвыканка Анатоль Глаз. — Таму што не было чалавека, які ўнёс большы ўклад у развіццё Шклова — культуры і эканамічнае. Таму мы вырашылі, што зрабіць помнік Зорчы проста неабходна.

Бронзавая фігура Зорчыча, якую вырабілі на Мінскім камбінаце мастацтваў, будзе ўсталявана ў гарадскім парку.

Таксама адбудзецца перайменаванне дзвюх вуліц у цэнтры Шклова. Вуліцы Урыцкага і Маркса на свята атрымаюць імёны Янкі Купалы і Якуба Коласа.

Ідэя перайменавання належала арганізатараму камітэту падрыхтоўкі свята, аднак у раённай газеце «Ударны фронт» прайшоў своеасаблівае апытанне грамадскага меркавання. Шклоўцы падтрымалі ідэю. Такім чынам на Дні беларускага пісьменства будзе адзначаны 125-гадовы юбілей класікаў беларускай літаратуры.

На плошчы каля раённага Дома культуры разгорнецца фестываль кнігі і прэсы. Там будуць тэматычныя пляцоўкі і павільёны, а ў гарадку прэсы свой стэнд запраэдуцтва і рэспубліканская газета «Звязда».

Там пройдзе віктарына, прысвечаная 90-годдзю нашай газеты, адбудзецца розыгрыш прызоў, выступяць спявачка Марына Васілеўская. Шчыра запрашаем 2 верасня наведваць наш стэнд, пазнаёміцца

Напярэдадні

Небяспэка

Калі грыбы — атрута

Як вядома, Лельчыцкі раён багаты на дары лесу, і людзі карыстаюцца гэтым спаўня. Але не-не ды і здароўя з імі рознага роду перыемнасці, калі не скажаць больш. Вось апошні прыклад.

Трое мужчын набралі ў кошычкі грыбы і прынеслі дадому. Калі ж паспыталі прыгатаваную з іх ежу, усім стала дрэнна і яны апынуліся спачатку ў раённай, а потым і абласной бальніцы. Двое з іх выжылі, а трэці, шпашацігадоўны хлопец, памёр, нягледзячы на ўсе старанні медыкаў.

Як расказвае ўрач-валеаляг Гомельскага гарадскога цэнтра гігіены і эпідэміялогі В. Барноўскі, у 2003 годзе ад атручвання грыбамі ў вобласці памерлі два чалавекі, у 2006-м — адзін, а па медыцынскаму дапамогу летас звярталіся 84 чалавекі. Падобныя выпадкі не павінны паўтарацца, але тут усё залежыць ад самых аматараў лясных далікатэсаў.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Не абдыдзецца свята і без гандлёвых радоў. Розныя прысмакі запрапануюць гасцям гандлёвыя арганізацыі Магілёўскай вобласці. Але гэты кірмаш будзе безалкагольным: арганізатары палічылі, што пісьменства і алкаголь — рэчы несумяшчальныя. І папрасілі гандлёвыя арганізацыі прадаманстраваць усё сваё майстэрства ў прыгатаванні безалкагольных кактэйляў, ахаладжаных напойў і сокаў. У аблвыканкаме ўсё яшчэ вагаюцца, ці дазволіць гандляваць на свята півам, але пакуль яшчэ не вызначыліся канчаткова.

Магілёўскія ўлады запрашаюць усіх на Дзень беларускага пісьменства ў Шклоў. Афіцыйна сёння запрошаны дзве сотні гасцей, у тым ліку 14 дыпламатаў. Прыедуць дэлегацыі, у тым ліку студэнтаў і школьнікаў, з усіх краін.

— Аднак кожны, хто жадае, можа ў дзень свята без праблем даражыць з Магілёва ў Шклоў, — запэўніў Анатоль Глаз. — Штогаднічна з Магілёўскага і Шклоўскага аўтавакзалаў будуць адходзіць аўтобусы. Можна прыехаць у Шклоў і дзізелем. Для тых, хто паедзе на свята на сваіх аўтамабільах, аргаснаваны стаякі, якія будуць ахоўвацца, і інспектары ДАІ дапамогуць знайсці іх. Так што прыеждзьце!

А завершыцца свята ў Шклове незвычайна: на ўрачыстым закравіццё выступяць артысты Санкт-Пецярбургскага Марыінскага тэатра ў суправаджэнні сімфанічнага аркестра. А пасля спектакля і канцэрта — традыцыйныя фінальныя феерверк над Шклоўскай Радушай.

— Гасцям Дня беларускага пісьменства мы хочам прадаманстраваць нашу багатую дохую спадчыну і гасціннасць, — кажаў ад імя арганізатара па падрыхтоўцы свята Анатоль Глаз. — І яшчэ: Шклоў рыхтуецца да свята і мяняе сваё культурнае аблічча. І помнік Зорчычу, і перайменаванне вуліц, і нават новыя пункты прыдарожнага зэрвісу — усё гэта на карысць гораду, які становіцца яшчэ больш прыгожым.

Ілона ІВАНОВА.

«САЛАМЯНЫ» ГЕНЕРАТАР



Фота Аляксандра ВАСІЛЬЧЭВА.

У цэнтральным рэгіёне за першае паўгоддзе было законлена 109 тыс. тон умоўнага паліва — аб гэтым карэспандэнту «Звязды» паведаміў намеснік начальніка ўпраўлення па нагляду за рацыянальным выкарыстаннем паліва-энергетычных рэсурсаў Мінскага аблвыканкама Ваўдзім Кондрасев.

Энергаёмістасць прамысловай прадукцыі зменшана на 13,6 працэнта, у той час як аб'ёмы вытворчасці ўзраслі на 17,7 працэнта. Спажыванне мясцовых відаў паліва за студзень—чэрвень удалося павялічыць на 28 тыс. тон. На Міншчыне актыўна ўсталяваюцца катлы на «мясцовыя». У саўгасе «Гарадок» Уздзенскага раёна ў час жніва на сушы збожжа працаваў генератар на звычайнай саломе. Гэтае перадавое абсталяванне было зманціравана на звычайнай старэйшай польскай сушыльні, якія ёсць амаль у кожным сельгаспрадпрыемстве. Аднак калі большасць гаспадарак выкарыстоўваюць у якасці паліва мазут, то ў «Гарадку» няма неабходнасці выдаткоўваць сродкі на закупку нятаннага па сённяшнім часе «гаручага». Адначасова са збожжам самома падвоззіцца да сушыльні — зручна і практычна без затрат. Як паведаміў кіраўнік гаспадаркі Юрый Пракацен, выдаткі зменшыліся ў 12 разоў! Сярод пераваг «саламянага» генератара — таннасць і надзейнасць. Абсталяванне будзе ўдасканальвацца — спецыялісты гаспадаркі ўжо накіравалі свае прапановы на гэты конт на разгляд навукоўцаў. Адна з заўваг датычыць механізацыі згрузкі саломы.

Мікалай ЛІТВІНАЎ. Уздзенскі раён.

Простыя рэчы

Шафа ў нашай сям'і мае нават нейкае сімвалічнае значэнне. Бацька, які пайшоў на вайну ў 1944-м, вярнуўся са службы толькі ў 1950-м, ужо ў калгасную вёску, пра якую нічога не ведаў, ды і не прымаў тагачаснага новаўвядзення. Таму, як дзядуля і мае дзядзкі, заняўся рамяством, хадзіў па вёсках, вырабляў сталы, дзверы — усё, што было патрэбна на той час у гаспадарцы. Дзед і дзядзкі былі таксама майстрамі па вырабу шафаў. Так і завітаў мой бацька ў матчыну хату, дзе якарз тэрба было вырабіць шафу. І пакуль рабілася ў дзядулява шафа. А бацька потым вырабіў яшчэ некалькі. Пераехалі ў Паставы, будаваліся, патрэбна былі грошы. А там і на крамную шафу заманхнуліся — гэта быў, відаць, першы набытак сям'і. Тая шафа і сёння стаіць у хляве, у ёй вісіць старое, адслужыўшае свой век адзенне. Просценькая, без бляску ды лостэржы — але ж паміць, першы набытак з мэблі ў сям'і. Часам заходжу ў хлэй і міжшы спыняюся ля шафы. Пра многае яна напамінае. Тут мы хлопчыкам хаваліся, гулячы, тут адначына вышываліся першыя мае дзедзюкыя касцюмы.

На Беларусі шафы з'явіліся яшчэ ў познім сярэднявеччы. Але гэты «імпарт» з краін Заходняй Еўропы быў па кішэн, зразумела, толькі магнатам. Таму што адно — купіць, а даставіць у свой палац. Нават зможны шляхціц не мог сабе такога дазволіць. У канцы XIX стагоддзя з'явіліся і на Беларусі мук з зайздроснай рэгулярнасцю машыны-саматужнікі, якія пачалі выраб шафаў. Па зямельных узоро яны вычуліся вырабляць ужо і фігурныя філіёнкі і دکаратыўныя фантончыкі, нярэдка аздаблялі шафы і фляндрскай, якая імітавала карэльскую барозу.

А чым жа карысталіся сяляне да таго, як пачалі запрашаць у хату саматужніка, каб змайстраваш шафу? З твораў літаратуры-гісторыкаў вынікае, што першай вешалкай, а затым і шафай, была звычайная вярхоўка, на якую вешалася адзенне. У некага з класікаў, помнічка

ШАФА



ЖНІЎНА
2007 г.
ПЯТНІЦА
№ 35 (15486)

ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА

Наш фармат Ад рэспубліканскага ўзроўню да міжнароднага

З 24 па 26 жніўня ў нашай краіне адбудзецца III беларускі аўтакруіз пад назвай «Замкавая Беларусь — сувязь часоў і пакаленняў». Яго арганізатарам выступае дабрачынны фонд дапамогі воінам-інтэрнацыяналістам «Памяць Афгана».

Старшыня папярчальскага савета дабрачыннага фонду дапамогі воінам-інтэрнацыяналістам «Памяць Афгана» Аляксандр Галубчыч паведаваў карэспандэнту «Звязды», што акцыя ўжо набыла рэспубліканскае значэнне: яе падтрымліваюць Міністэрства абароны, Міністэрства спорту і турызму, Міністэрства ўнутраных спраў, Камітэт пагранвойскаў, Савет Бяспяч.

Ад мільёнаў аўтакруізаў гэта адзінаццаць шэрагам асаблівага: упершыню ў ім возьме ўдзел такая вялікая колькасць машын (звыш 20 і 100 чалавек, раней марафонцы працягваліся дзень ці два, а зараз тры, у праграму ўключана правядзенне канцэртаў. Змянілася і тэматыка акцыі. «Першы аўтакруіз, які прайшоў летам 2006 года пры падтрымцы часопіса «Аўтасалон», прысвячаўся новаму турыстычнаму маршруту «Мінскае мора — Агустоўскі канал», — нагадаў Аляксандр Васільевіч. — Другі аўтакруіз сёлетняй зімой праходзіў праз «Лінію Сталіна» і быў прымеркаваны да Дня абаронцаў Айчыны і ў памяць воінам-інтэрнацыяналістаў, а зараз наша мэта — звярнуць увагу на гісторыка-культурную спадчыну Беларусі. Зразумела, заплававана і ўскладнена вяжуча да ваенных помнікаў».

Маршрут III аўтакруіза пачынаецца ў Мінску і пралягае праз Нясвіж, Мір, Навагрудак, Ліду, Жырковічы, Ружаны, Косава, Бяроза і Брэст. У планах арганізатараў — зрабіць аўтакруіз міжнародным, каб да акцыі далучыліся прадстаўнікі іншых краін. «У мяне ёсць мара, — прызнаўся Аляксандр Галубчыч, — выйсці на міжнародны ўзровень і зрабіць такі маршрут, каб злучыць тры Сафійскія саборы — у Полацку, Кіеве і Вялікім Ноўгарадзе».

Ірына ПРЫМАК.

Хачу ў інтэрнат!

Інтэрнаты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта рыхтуюцца да засялення, якое пачнецца распачацца 25 жніўня. Апошнія гады забяспечаны студэнтаў БДУ месцамі ў інтэрнатах складала толькі каля 60 працэнтаў ад рэальнай патрэбы. Але ў новым навучальным годзе яна будзе яшчэ меншай, паколькі на капітальны рамонт плянуецца закрыць інтэрнат № 7.

Каб дапамагчы студэнтам, якія вымушаны вырашаць праблему з жыллем самастойна, па ініцыятыве Студэнцкага гарадка БДУ быў створаны электронны банк даных аб кватэрах і пакоях, якія здаюцца ў арэнду. Гэта інфармацыя размешчана на сайце www.bsu.by / у раздзеле «Студэнты» і даступная ў рэжыме on-line. Акрамя таго, для аператывага разгаварвання на пытанні, якія датычаць прадстаўлення месцаў у інтэрнатах, у Студэнцкім гарадку з 23 жніўня па 5 верасня з 8.30 да 18.00 будзе працаваць «гарачая» тэлефонная лінія (тэл. 209-52-99).

Штогод у інтэрнатах БДУ праводзяцца розныя віды рамонту, што дазваляе зрабіць жыллі ў іх камфортным і утульным. Студэнты таксама не застаюцца ў баку: сёлетнім летам на добраўпарадкаванні інтэрнатаў працаваў студэнт ад складзе 144 чалавек.

Дарчы, у БДУ даюць дзейнічаюць дакладныя і зразумелыя ўсім крытэрыі, хто і ў якой чарзе мае права на атрыманне месца ў інтэрнаце, і гэта ў пэўнай ступені здымае сацыяльную напружанасць у студэнцкім асяродку. Спачатку засяляюцца ўсе льготнікі (сіроты, інваліды, дзеці з сям'яў інвалідаў, шматдзетныя сям'і, катэрыяны, маладыя людзі, якія аднавіліся на вучобе пасля службы ў арміі і г.д.). Потым тых, хто займаецца навукай, грамадскай і культурна-масавай працай, пераможцы алімпіяд і прэзідэнтскага конкурсу, якія набралі больш высокі бал пры падапленні. Кожны ведае, што жонкі і дзеці ваеннаслужачых у інтэрнат — у першую чаргу атрымліваюць месцы студэнтаў-даўжачас, актывісты і тых, хто добра вучыцца. А студэнты, якія прапускаюць заняткі без уважлівых прычын і маюць дысцыплінарныя спяганні, могуць прэтэндаваць на месца ў інтэрнаце ў апошняю чаргу.

Надзея НИКАЛАЕВА.

«ПЕРАД КОЖНЫМ ЭТАПАМ МЫ ЕДЗЕМ У ВЁСКУ ТРЭНІРАВАЦА. КАРОВУ НАПЯРЭДАДНІ КОНКУРСУ ДАЛІ ТРОЙЧЫ...»

Два «калгасы», членамі якіх стануць сямейныя пары з дзецьмі да 18 гадоў, на працягу амаль трох дзён будуць пражываць і выжываць на хутары: касіць траву, нарыхтоўваць дровы, рамантаваць агароджы, займацца іншай будзённай сельскагаспадарчай працай. Ці, як варыянт, аказаць такую дапамогу аздзіючым састарэлым хутаранам — карэнным насельнікам гэтых мясцін.

Так ці прыкладна так у гэтыя выхадныя на тэрыторыі сельскагаспадарчага прадпрыемства «Яблынька» Глыбоцкага раёна (кіраўнік Віктар Гінько) будзе праходзіць чарговы этап «Хутарані» сямейнага сельскагаспадарчага праекта «Уладар вёскі». Нагадаем, арганізатарамі гэтага ўдзелніка народнай сямейнай клуб «Востраў разумення» маладзёжнага цэнтру аддзела адукацыі, ўпраўленне сельскагаспадарчай і харчавання райвыканкома і Глыбоцкі райкам БРСМ. Усяго з вясны ўжо прайшло 9 этапаў праекта з заплаваных 18-ці (пра некаторыя з іх мы ўжо расказвалі чытачам). Асабліва напружаным і гарачым, літаральна ў прамым сэнсе гэтых слоў, выдаўся пяты — слаборнічак за той ці іншы тытул удзельніка праекта даяўляўся ці не кожны выхадны. Зрэшты, напярэдадні «хутарскіх» выпрабаванняў і арганізатарам, і удзельнікам таксама хопала клопатаў. Тым не менш першы сакратар Глыбоцкага райкома БРСМ Людміла Чэбан знайшла час, каб пагутарыць з журналістам.

— Пасля правядзення паловаў этапаў праекта вылучылася тройка сям'яў-лідараў. Гэта Зоя і Віктар Рачыцкія з вёскі В. Галубчыч, Маргарыта і Віктар Герасіменак (з дзецьмі Кацярыня і Яўгенам) з СВК «Ламашы-Агра» і Аксана і Ігар Свілёнак з райцэнтра. Як і ўсе іншыя удзельнікі гульні, гэтыя сям'і вельмі цікавыя, дружныя. Хто з іх можа стаць пераможцам праекта? Сёння яны ў лідарах, але ж гэта гульня, усё яшчэ можа змяніцца... Як, напэўна, заўважылі чытачы, у пералічанай тройцы сям'яў адно з лідзіруючых месцаў займаюць га-

раджане. Улічваючы, што амаль усе заданыя для этапаў носяць сельскагаспадарчы (будзённы для вясцоўцаў) характар, захацелася крыху больш даведацца менавіта пра гэту сям'ю, пра іх «схаваныя» таленты (няхай астатнія не крыўдуюць — знойдзем магчымасць і іх уражанні пацікавіцца). Тым больш гэта сям'я, на наш погляд, сапраўды аказалася адметнай па шэрагу прычын.

Аксана Свілёнак працуе бухгалтарам у магазіне «Лагуна» ў Глыбокім. Хаця насамрэч давлялося размаўляць практычна з калегай: Аксана скрупулёзна вядзе своеасаблівы летапіс праекта, адсочвае ўсе публікацыі ў прэсе адносна яго правядзення, думае напрыканцы аформіць спецыяльны альбом. Муж Ігар — ваеннаслужачы в/ч 7404. Сын Ігар сёлета скончыў 8 класаў. Дарчы, калі ў красавіку яны споўнілася 14 гадоў, ён не раздумваючы ўступіў у БРСМ. «У яго ж перад вачыма быў прыклад баць-



«Уладары рыбы» — сям'я Свілёнак.

чы, што Аксана — практычна гарадскі чалавек, — дадае Людміла Чэбан. — Тым больш, што самы думваючы ўступіў у БРСМ. «У яго ж перад вачыма быў прыклад баць-



Пераможца этапа «Уладар калёс» Аляксандр Зайкоўскі.

коў, — кажа Аксана. — Так што мы зараз першая ў раёне сям'я, дзе ўсе — у бацькі, і дзеці — з'яўляюцца членамі БРСМ».

— А гэта значыць сям'я вельмі старанная, яны ўсе надзейна адказна падыходзяць да кожнага конкурсу, нават спецыяльна трэніруюцца перад этапамі. Я думаю, што гэта заслужоўвае ўвагі, асабліва калі ўлі-

лі бульбу, аказаўся нудальным для сям'і: муж Ігар трапіў у шпіталь, Аксана з сынам не маглі паўнацэнна слаборнічаць з іншымі і, згодна з умовамі праекта, сям'і было прысуджана тады апошняе месца.

— Так, было таго, шкада, але што зробіш, — прыгадае Аксана. — Напрыклад, на конкурс жней мы занялі трэцяе месца, напярэдадні ездзілі ў вёску трэніравацца, аднак нудачна нас літаральна праследавалі: асабіста мяне джалілі цюлькі, муж сярпном парэзаў палец.

Затое Ігар «рэабілітаваўся» ў іншых слаборнічках, дзе дзякуючы найперш яму сям'я двойчы займала першыя месцы: у конкурсе па разбіранню тушкі і ў конкурсе рыбалоўства.

— Муж у мяне — паляўнічы, колькі ён тых качак здабыў і разабраў... Таму адразу мне сказаў: усё зраблю сам, ты толькі дапамагай. На конкурс рыбалоўства мэтай было злявіць як мага больш рыбы. Наш сямейны ўлоў склаў 23 караскі (дзе рыбка злавіў сына) вагой 830 грамаў. Да прыкладу, той, хто заняў другое месца, злавіў толькі тры рыбы. Потым усе 12 сям'яў зрабілі агульную кюльцу, было вельмі смачна, — расказвае Аксана Свілёнак.

Пра іншых удзельнікаў праекта

Экстрэмальныя гульні

А на мой погляд...

Мы не экстрэмалы, але ў глухі лес... пайшлі б?

Напачатку расійскія, а затым і беларускія тэлеканалы пачалі актыўна асвойваць такую нішу, якая вытворчасць рознага кшталту рэаліці-шоў. Колькі гадоў таму тэлегледзчыні былі сведкамі экстрэмальных гульняў на далёкіх астравах, потым хварэлі за ўдзельніцтва лядовых спаборніцтваў, назіралі за падабенствам жыцця ў старажытнаму замку, слявалі разам з «зоркамі», разважалі, ці здольны былі б самі выканаць нейкія абсалютна трук ці наблізіцца да драпежніка ў цырку... Тэлеаўдыторыя, без

Кірмаш «Віншую, школа» — шанец для тых, хто спазніўся

Лічаныя дні застаюцца да новага навучальнага года. І сёння ў сталіцы, у гандлёвых секцыях, якія прапаноўваюць тавары школьнага асартыменту, назіраецца сапраўдны ажыятаж.

Для тых бацькоў, якія адкладалі паход за школьным «абмундзіраваннем» на апошнія дні летніх канікулаў, вельмі карысным можа аказацца наведванне 8-й спецыялізаванай выставы-кірмашу «Віншую, школа». З 24 па 31 жніўня ў Нацыянальным выставачным комплексе «БелЭкспа» (павільён на вуліцы Я. Купалы, 27) можна будзе набыць літаральна ўсё — ад алоўка да школьнай формы. А 25 жніўня школьны кірмаш разгорнецца

таксама побач з Палацам спорту на праспекце Пераможцаў.

Варта нагадаць, што ў новым навучальным годзе ўслед за пачаткоўцамі на абавязковае нахэнне ў школе адзення дзелявога стылю пераходзяць вучні 5—9-х класаў агульнаадукацыйных устаноў. Падлічана, што кошт комплекта адзення для маладшага школьніка складае ў гэтым годзе ад 113 да 290 тыс. рублёў, а старшакласніка — ад 164 да 440 тыс. рублёў. Плюс да гэтай сумы трэба дадаць яшчэ грошы на сумку ці рукзак для школьніка і канцэлярыя тавары...

Надзея НИКАЛАЕВА.

А на мой погляд...

Мы не экстрэмалы, але ў глухі лес... пайшлі б?

Напачатку расійскія, а затым і беларускія тэлеканалы пачалі актыўна асвойваць такую нішу, якая вытворчасць рознага кшталту рэаліці-шоў. Колькі гадоў таму тэлегледзчыні былі сведкамі экстрэмальных гульняў на далёкіх астравах, потым хварэлі за ўдзельніцтва лядовых спаборніцтваў, назіралі за падабенствам жыцця ў старажытнаму замку, слявалі разам з «зоркамі», разважалі, ці здольны былі б самі выканаць нейкія абсалютна трук ці наблізіцца да драпежніка ў цырку... Тэлеаўдыторыя, без

А на мой погляд...

Мы не экстрэмалы, але ў глухі лес... пайшлі б?

Напачатку расійскія, а затым і беларускія тэлеканалы пачалі актыўна асвойваць такую нішу, якая вытворчасць рознага кшталту рэаліці-шоў. Колькі гадоў таму тэлегледзчыні былі сведкамі экстрэмальных гульняў на далёкіх астравах, потым хварэлі за ўдзельніцтва лядовых спаборніцтваў, назіралі за падабенствам жыцця ў старажытнаму замку, слявалі разам з «зоркамі», разважалі, ці здольны былі б самі выканаць нейкія абсалютна трук ці наблізіцца да драпежніка ў цырку... Тэлеаўдыторыя, без

перабольшвання, або шмат чаго ўбачыла і, напэўна, яшчэ не менш пабачыла. З другога боку, маладыя людзі з Глыбоцкага раёна ўжо самі не першы год арганізуюць для сябе экстрэмальныя гульні: і ў палонку зімой скачуць, і вышыні пакараюць, і ў сельскагаспадарчай працы спаборнічаюць. Напэўна, гэта не адзіны прыклад, калі людзі хочуць правесці сябе на трываласці і сілу духу.

А ў ЯКІМ ПРАЕКЦЕ ХАЦЕЛІ Б (МАГЛІ Б) ПРЫНЯЦІ УДЗЕЛ АСАБІСТА ВІ?!

Алена СКРЫПКО, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Раёна Рэспублікі Беларусь:

— У той год я вярнулася з камандзіроўкі ў Астану, таму дваіны пералёт на такую адлегласць — ужо пэўны экстрэм. А калі сур'ёзна, я чалавек не азартны, адрэанлі, які многія так шукаюць праз заняты нечым рызкім, мне не патрэбны. Яго ў маім жыцці хапае і без таго, калі жыць сваім будзённым жыццём. Хаця... Я сама езджу за рулём, магу праехацца на вадным матацыкле, ляцала на пароплаце. Сын 12 гадоў, на адпачынак яго аднаго не адправіць, таму на моры каталася на такой лодцы, з якой інструктар па чарзе ўсіх будзе катацца за лодку, і стыхія адступіла (смеіцца). Прада, потым тры дні лыжы трымаць не магла — так рукі балелі. Але галоўнае — верыць у свае сілы. Таму калі б мне нехта кажаў: трэба, то я, напэўна, змагла б прыняць удзел у нейкім праекце. Напэўна, звязаным з вадой. Думаю, справілася б з заданымі, але паўтарыць, асабіста мне гэта не вельмі трэба. А тое, што робіць моладзь у

Глыбоцкім раёне, як вы расказваеце, лічу, вельмі добра.

Сяргей КАМІНСКІ, вядучы палітычназнаўца Рэспубліканскага адукацыйна-аграмадскага аб'яднання «Беларускае таварыства паляўнічых і рыбалоўства»:

— Каб сабраць колькі жадаючых, ды закінуць у глухія лясныя мясціны Віцебшчыны ці Гомельшчыны. З сабой кожнаму даць нож, кампас, сяркер, сухі паёк і заданне: дайцеі да канцэртнага месца ці выйсці некуды ў азначаны час. Гэта магло б стаць сапраўдным выжываннем — я крыху ведаю тыя мясціны. Асабіста глухія яны ў Віцебскай вобласці ў накірунку да заходняй граніцы з Расіяй. Калі б быў такі праект і добраахвотнікі, напэўна, прыняў бы ў ім удзел, не стаў бы адмаўляцца. Што яшчэ? Ды не, мабыць, больш нічога не назаву. Пагуляць у пінг-понг — што там таго асаблівага? На рыбалцы адрэанлі не вельмі шмат, на паляванні зброю ў рукі абы-каму таксама адразу не даюць.

Андрэй КАРПОВІЧ, першы сакратар Клецкага райкома БРСМ:

— У праекце, звязаным з турызмам. Хоць на астравах,

хоць у нашых лясах. Часта прымаю ўдзел у турыстычных злётах, таму мяне не палохаюць фізічныя напружэнні, неабходнасць пераадолення нейкіх перашкод, доўгія пераходы.

Напалля АФАНАСЬЕВА, эканаміст Мінскай дзяржаўнай лесагаспадарчай установы:

— Я выключна гарадскі чалавек, але тое, што вы расказалі, мяне зацікавіла. Калі б надалася такая магчымасць, не адмовілася б паўдзельнічаць у падобным праекце, дзе трэба займацца сельскагаспадарчай працай. Не, фізічная праца мяне не вельмі палохае. Толькі... Я спадзяюся, што першы чым спаборнічаю ў нечым, далі б патрэбнае, прызначыцца, прадаў? Інакш гэта было б як скончыць з пашаршам з вышыні бы падрыхтоўкі. Не, што вы, я пра гэта не думаю, хаця, напэўна, у нечым зайдрычох такім сям'ям людзям. Скорасць? Так, ваджу машыну, люблю скорасць, але гэта хутчэй для сябе самой, прымаць удзел у спаборніцтвах на аўтамабілях не адважылася б.

Сяргей СТАРЫНАУ.

Даць веды па прадметах і выхаваць асобу

Так вызначылі галоўную функцыю школы ўдзельнікі мінскага педагагічнага форуму

Неўзабаве больш мільёна навучэнцаў, з іх 284 тыс. з сельскай мясцовасці, зноў сядуць за парты. Упершыню школьны званок пачуюць каля 92 тыс. першакласнікаў. У Беларусі дзейнічаюць 3893 агульнаадукацыйныя установы: сярод іх 312 пачатковых школ, 762 базавыя, 2612 сярэдніх, 165 гімназій, 36 ліцэяў, 6 вучэбна-педагагічных комплексаў «сярэдняя школа (гімназія)-каледж». Гарадскі педагагічны форум адбыўся днямі ў вялікай зале Палаца Рэспублікі. Звыш 2,7 тыс. настаўнікаў змаглі абмяняцца вопытам. Таксама адбылося прадстаўленне курса «Мінска-веданне» для дашкольнай, вучняў 2 і 5 класаў і падручніка «Беларусь» — краіна тваёй будучыні» для выпускнікоў.

Упершыню новаму навучальнаму году папярэднічае такі маштабны форум, — заўважыў Міхаіл Ціцяноў, намеснік старшыні Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта. — Важна, што гэта сустрэча праходзіць перад вялікім святам — 940-годдзем Мінска, які даючы стаў цэнтрам развіцця сістэмы адукацыі і інфармацыйных тэхналогій.

Паводле слоў Уладзіміра Шчэрбы, старшыні камітэта па адукацыі Мінгарвыканкома, 70 працэнтаў сталічных школьнікаў паступаюць у ВНУ. «Аднак існуе шэраг праблем, сярод якіх — зніжэнне рэйтынгу вучэбных дасягненняў у базавай школе, другогодніцтва, пытанне аб'ектыўнасці ацэньвання ведаў. Работу ў адукацыйнай патрэбна будаваць так, каб педагогіка адукацыі не супрацістаялася педагогіцы жыцця. Патрэбна нешта рабіць з праблемай бруднага Інтэрнэту, бо кожны школьнік зараз мае доступ да любой інфармацыі. «Ад майстэрства, кампетэнцый і мудрасці кожнага педагога залежыць якасць ведаў, станаўленне грамадзянскай самасвядомасці і маральнага здароўя падрастаючага пакалення», — сказаў у заключэнне міністр адукацыі Аляксандр Радзько.

Ірына ПРЫМАК.

МАЕ ЛЕТНЯЯ УНІВЕРСІТЭТ,

АБО ЯК Я ПРАЦАВАЛА Ў МІНСКЗЕЛЯНБУДЗЕ

Летняя пара заўсёды маніць і дурманіць сваім вольным ветрам. Здаўшы падручнікі, моладзь спяшаецца хутчэй забяцьца пра вучобу і як мага лепш спланаваць сваё дотрачачына адпачынак. Але каб добра адпачываць, трэба добра зарабляць. Таму не дзіва, што сёння многія маладыя людзі імкнуцца падзарабіць летам на кішэнныя расходы.

На пошукі часовай працы адправілася і я. Адрознівае ад многіх іншых уладкавання значна лягчэй. Школьнікам рады толькі ў Юніёрскай, дзе ёсць вакансіі прыбяральшчыкаў памяшканняў і мыйшчыцкаў вокнаў за сімвалічную плату. А той факт, што чалавек ўжо споўнілася 18 гадоў, адкрывае перад ім шэраг магчымасцяў знайсці годную працу за адпаведную плату. У прыватнасці, на кароткі тэрмін з задавальненнем возьмуць і афіцьянты, і прыбяральшчыкам, і распаўсюджвальнікам рэкламнай прадукцыі, і рэпетытарам, і нават няняй.

Усё залежыць ад таго, дзе і калі шукаць. Так, у Цэнтры занятасці моладзі Заводскага раёна ўжо ў чэрвені не засталася ніводнай вакансіі. Але працу на лета можна знайсці і самастойна, гартуючы газету прыватных аб'яў. Прадаўцы і афіцьянты патрэбны заўсёды, пачынаючы ад Lido і McDonald's і заканчваючы маленькімі кіёскамі. Але калі вас палохае матэрыяльная адказнасць і валаката з афармленнем санкіяў (за якаў, дарчы, вам давядзецца выкласці пэўную суму), раю звярнуць увагу на фізічную працу.

Так, адна мая знаёмая працавала ў зелянбудзе і засталася задаволеная. Вырасла паспаць гэты хлеб і я.

Такім чынам, КРОК 1: ВІЗНАЧЫЦА, ЧАГО ВЫ ЖАДАЕЦЕ; КРОК 2: НАКОЛЬКІ МОЦНА ВЫ ГЭТАГА ЖАДАЕЦЕ?

Не хвалойцеся, падчас збору дакументаў вы сустрэнеце столькі перашкод, што ў вас будзе дастаткова магчымасцяў, каб яшчэ раз задумацца над гэтымі пытаннямі. Галоўны бар'ер — медыцынская даведка. Без бою вы яе не атрымаеце. Бо нават калі вы валодаеце зайдрычым добрым здароўем, урачы і мнства бюракратычных перашкод лёгка змардуюць вашу нервовую сістэму. Вас будуць літаральна кідаць з кабінета ў кабінет. А ў адным з іх мне казалі так: «Калі ты вярнешся да мяне шчыра з працай, я цябе заб'ю...» Я шчыра паказала, што больш не вярнуся. Вялікія запасы, які ўладкоўваюцца вартуініком, слухна заўважыў: «Працей у ваенкамат трапіць, чым

тут медкаміну прайсці».

Высветлілася, што існуе нейкі новы загад для паліклінік, па якім з месца будучай працы чалавек павінен прадаставіць даведку па здарожжы свайго будучага занятку, незалежна ад таго, будзе ён палова кветкі або грузіць вагоны. Але складанасць заключалася ў тым, што не ўсе наймальнікі знаёмыя з гэтым дакументам, таму патрэбную паперку выдадуць не адразу.

З тымі ж самымі праблемамі сутыкнулася і мае знаёмыя, якія ўпершыню ўладкоўваліся на працу. Усе разам мы прыйшлі да высновы, што нават калі ў чалавека і нарадзілася жаданне працаваць, у лоблія паліклініцы яго хутка адаб'юць.

Але калі ўсё ж гэтыя нягоды не змаглі вас спыніць, і

КРОК 3: АЙДА ЗА ПРАЦУ!

Тут я мушу крыху спыніцца і патлумачыць, чаму ўсё ж такі з-

дзе палоч. Брыгадзір адразу папярэдзіла: «Ты не крыўдуй, калі што, бо я і накрываць магу, і мацюкнуцца...»

І ўсё-такі самыя яркавыя ўражанні ад першага дня, якія дапамаглі мне ўвясці, куды я трапіла, былі ў бытоўцы. Бытоўка — гэта суратэрні ў дварах, куды кожны дзень па стромкіх прыступках брыгада спускаецца на абед. Тут хапае падоўж, трубы з гарачай вадой не даюць замераць, а халадзільнік, мікрахвалёўка і чайнік у асобным пакоі (сталочны) дапамогуць паўнавартасна падсілкавацца, так што ў лікі час тут можна жыць прыпываючы. Бытоўка наша была даволі прасторная, з вяскай сталю, крутымі прыступкамі ўверх і ўніз. Кожная прыступка абрамлена металічным вуглом, і пры неасцярожным кроку гэтае жалеза рэкам адгуклася ў вузкіх лабірынтах нашых сутарэнняў. У паўзачным калідоры адчайна падавала сігнала SOS сапаваная лямпа, і ўсё разам гэта вельмі нагадвала серыял «Застацца ў жытвы».

Вось у гэтым «бункеры» брыгада збіраецца разам, тут можна паціць усе навіны і плёткі. Менавіта тут я і пазнаёмілася са сваімі калегамі. «Дзяўчаты, вы да нас на практыку прыйшлі?» — «Не, мы студэнткі іняз», — не без гонару адказвала я са сваёй сяброўкай. Мы тады нават і не здагадаліся, што практыка ў нас сапраўды будзе — літвічыня! За месяц працы я пачула столькі прыказкаў і прымавак, у якіх і ёсць душа народа: дзе з жартам, дзе з мацёркам, але шчыра, натуральна. Я ў шчырасці гэта даруе нават грубую лаянку.

А касцк зелянбуда складаюць жанчыны пенсійнага ўзросту са стажам па 10, а то і 13 гадоў, які ў 90-х аказаліся выкінутымі жыццём са шматлікіх заводаў. Акрамя таго выдалі інструмент і паказалі,

ло куды падацца, да таго ж зарплата тут была ядронная. І вось так ужо колькі гадоў штодзень з-пад зямлі і наперавес выпраўляюцца «з'яўленыя» на свае аб'екты, пераходзяць дарогу, старанна вымечаныя машынай з гучнай назвай «Брадвей».

Летні лагер

Валанцёры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка даглядаюць гэтымі днямі дзяцей з асаблівасцямі псіхічнага развіцця Вясноўскага дома-інтэрната, што ў Глумскім раёне.

Догляд праводзіцца, праўда, не ў самым інтэрнаце, а ў аздараўленчым прафілактычным «Спадарожнік», што ў пасёлку Ждановічы Мінскага раёна. Падарожка стала магчымым дзякуючы супрацоўніцтву Беларускага дзяржаўнага фонду з ірландскай дабрачыннай арганізацыяй «Chernobyl Children's Project».

Большасць сірот з самымі цяжкімі захворваннямі праводзіць лета непасрэдна ў ірландскіх сем'ях, а тыя п'ятнаццаць, што засталіся ў Беларусі, накіраваліся ў Ждановічы.

Дапамагалі ім валанцёры клубна «Міласэрнасць», кіраўнік якой у педуниверсітаце Людміла Лазарчук. Дзякуючы ёй, на працягу многіх гадоў студэнты розных пакаленняў, розных курсаў і факультэтаў — звычайна каля трыццаці чалавек — бяруць удзел у шматлікіх дабрачынных акцыях.

Паводле слоў валанцёра з двухгадовам стажам, студэнткі з курсу фізічнага факультэта БДПУ імя М. Танка, будучага выкладчыка фізікі і матэматыкі Юліі Касцюковай, ёй «утульна» ў клубе і вельмі падабаецца займацца з дзецьмі. Юля ўжо мае вопыт узаемадзеяння з цяжка хворымі, прычым як з тымі, у каго ёсць сям'я, так і з сіротамі.

Святлана БАРЫСЕНКА.

СТУДЭНТЫ ПЕДУНІВЕРСІТЭТА ПАДТРЫМАЛІ СІРОТ



Фота БЕЛТА

«Нечаканая Беларусь»

Сяргея Плытквіча — у Мірскім замку

У браманй вежы замкавага комплексу «Мір» адкрылася фотавыстаўка Сяргея Плытквіча «Нечаканая Беларусь».

Таленавіты фотамайстар, аўтар вядомых далёка за межамі нашай краіны фотаальбомаў «Беларуская экзотыка», «Мая Беларусь», «Наваполацк», на гэты раз паказаў, як выглядае Бацькаўшчына з вышніх птушынага палёту. І ў гэтым няма ніякага «лірычнага перабольшання»: усе здымкі серыі «Нечаканая Беларусь» зроблены з верталёта або самалёта.

Атрымаўшы сапраўды незвычайны і... нечаканы ракурс Радзімы! Аказваецца, мы не ўмеём пільна ўглядацца ў наваколле, заўважаць, прыкмятаць і захапляцца падаранай нам прыроднай разнастайнасцю прыгажосці. У адрозненне ад замежных турыстаў, якіх з кожным годам у Беларусь ўсё больш і больш... Магчыма, вока беларуса часта «замыльваецца» па банальнай псіхалагічнай прычыне: калі ёсць паветра — яго быццам бы і не заўважаеш, а вош калі знікае — адрэз задыкаешся...

Уважлівае вока фотамайстра Сяргея Плытквіча на выставі «Нечаканая Беларусь» становіцца... вачамі кожнага наведвальніка. І дзякуючы гэтым усевадаючым, што жожы беларускі кравід — гэта нібыта «рэч у сабе». Невярагодна, якія «кадры» зрабіла сама прырода!

Надзвычай сімвалічна, што фотаработы, зробленыя з вышніх птушынага палёту, і экспануюцца на некалькіх «паверхках»-узроўнях браманй вежы — сапраўды на вышнім птушынага палёту.

Выстаўка «Нечаканая Беларусь» — а гэта 72 работы — застаецца ў музеі замкавага комплексу «Мір», гэта падарунак Сяргея Плытквіча.

Ігар Ложачнік, загадчык сектара па навуковай рабоце Замкавага комплексу, паведміду, што рэстаўрацыйныя работы ў браманй вежы — на стадыі завяршэння. У 2008 годзе тут пачне адрамантавацца пастананная экспазыцыя. Выстаўка «Нечаканая Беларусь» — адна з «першых ластавак».

Тацяна ПАДАЛЯК.

Любімы, таму што родны

Уладзімір Шаркоў любіць Мінск і з задавальненнем яго малюе. І як жа не паказаць яго адметнасць, калі ведаеш і адчуваеш граз стагоддзяў, драмы пакаленняў, дух гэтага месца праз усе яго 940 гадоў? Юбілею Мінска мастак прывітаў выставу «Родны мой горад», якая працуе ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі.

Майстру гарадскога краявіду Уладзіміру Шаркову не трэба пакаіцца горад у пошукх натхнення: тут усё ёсць для творчасці — і тэмы, і натура, і нават асаблівы дух, і... міражы. Адна з серыі мастака так і называецца — «Міражы Нямігі». Легендарная рака і вуліца, якая носіць гэтую назву, сталі сімвалам старога Мінска, напамінам пра яго старажытнае мінулае. А якім чароўна-казачным ён становіцца пад белым снежным покрывам! Цяжка ўявіць гэта гарачай летняй парой? Серыя твораў Шаркова «Мой белы горад» лёгка перанясце ў іншы час, дзе погляд можа засяродзіцца на розных з'явах краявідна.

Але гарадскія краявіды можна і бачыць, і малюваць па-рознаму. Серыя «Гарадскія краявіды», напрыклад, выканана ў тэхніцы аўталітаграфа. Невялікі альбомны фармат графічных аркушаў нагадвае накіды чалавека, які падарожнічае. Зрэшты, Уладзімір Шаркоў сцвярджае, што па любімым горадзе, дзе, здаецца, усё да дробязь вядома, можна падарожнічаць бяскожна і адкрываць прыгожыя месцы, заўважаць цікавыя сюжэты, наталяцца яго асаблівым духам.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Фантазіі з краіны чудаў

Краіна чудаў для мастака Мікалая Казлова — кніга. З яе можна даведацца пра свет прыгод і далёкіх падарожжаў, пра герояў, іх пошукі, пакуты, перамогі. З дапамогай кнігі лёгка ўявіць дзіўных казачных персанажаў, якіх прыдумалі розныя народы ці якія існуюць паводле волі аўтара.

А па волі Мікалая Казлова з'явіліся ілюстрацыі да самых розных кніг. Іх, а таксама іншыя графічныя творы, можна пабачыць у вялікай зале Музея сучаснага выяўленчага мастацтва Беларусі.

Кніжны графікай Мікалай Казлоў займаецца пасляжова — ён аўтар ілюстрацый да больш чым 150 кніг. Яго малюнкi распавядалі пра прыгоды Рабінона Круза, барона Мюнхгаўзена, пра падарожжа Лісы ў Краіне чудаў. Мастака, які родам з Краснарскага краю Расіі, захапілі беларускія народныя казкі, і ён зрабіў ілюстрацыі да зборніка. Проста ён палюбіў краіну, у якой жыве. А яна яго аддзячыла за працу: Казлоў быў неаднаразова ўзнагароджаны дыпламамі розных рэспубліканскіх і ўсесаюзных конкурсаў «Мастацтва кнігі».

Гэтая выстава прадставіла адрэз некалькі яго серыі: «Старыя цацкі», «Парад», «Фантазавы». У іх Казлоў выкарыстоўвае арыгінальную аўтарскую тэхніку, каб найлепш паказаць той фантастычны, выдуманы свет, які жыве ў яго ўяўленні.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Школа пры... музеі Шагала

Пры віцебскім музеі Шагала ўпершыню працавала міжнародная летняя школа мастацтваў, вучнямі якой былі таленавітыя дзеці з Беларусі, Германіі, Латвіі.

Яна дзейнічала ў рамках праекта міжнароднай прыгранічнай дапамогі «Мастацтва без межаў» — папулярнага прыгранічнай культурнай індустрыі праз мастацтва Марка Шагала і Марка Ротка.

Унікальнасць школы ў тым, што падчас заняткаў сумесна творылі юныя танцоры і мастакі (ва ўзросце ад 13 да 19 гадоў). Такім чынам вучыліся яшчэ аднаму віду мастацтва. Танцоры, у прыватнасці, стваралі пластычныя эцюды па работах, намалюваных мастакамі. Апошняя стваралі асацыятыўныя творы пасля таго, як ім прачыталі вершы Ясенына, іншых паэтаў. На наступны дзень танцоры натхнілі мастакоў, выступаючы на сцэне. Мастакі потым стваралі эцюды, адлюстроўваючы сучасныя танцы. Яны таксама вучылі танцоўраў малюваць.

Падчас работы школы яе удзельнікі выяздзілі на экскурсію ў Глыбокае, Уздзела, знакаміты комплекс Мосар, што з'яўляюцца непаўторнымі куточкамі Беларусі. Наведалі дэндралагічны сад, аглядзілі сабор Раства Святой Багародзіцы, а таксама ўбачылі лячэную батлейку, хадзілі ў музей, заехалі на ферму, дзе разводзіць страусаў. Іншаземцы засталіся пад вялікім захапленнем ад усяго гэтага

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Фестывалі

ТОЛЬКІ ЭЛЕКТРОННАЯ І ТОЛЬКІ ЖЫВАЯ

Беларуская музыка будзе гукаць на фестывалі, які пройдзе ў сценах аэрапорта «Брэст». Гэта тры асноўныя прынцыпы, якія ставіць у аснову прома-група Originaltm.com, якая збірае аматараў электроннай музыкі ў ноч з 31 жніўня на 1 верасня.

А калі вы сумняваецеся ў тым, што ў нас багата музыкантаў, якія ўмеюць граць «ужывую», то рыхтуйцеся да адкрыццяў і да глыбокіх уражанняў. Бубны і спалучэнні з бас-гітарай — гэта добра вядомы ўжо не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі праект «Dram Ecstazi». Такім чынам, зоркі запрошаны, прычым не трэба іх шукаць далёка. Далей — болей. Калектывы «4kuba» — самы вядомы «жывы» праект на постсавецкай прасторы ў стылі breakbeat. А паспех цывілізаванымі людзьмі вымяраецца прыкладам так: за тры гады існавання запісана 2 альбомы, 3 вінны (у Вялікабрытаніі і Канадзе!) і каля 10 сінглаў фармату mp3, якія прадаюцца ў музычных Інтэрнэт-крамах свету. Вядома, на каго разлічваюць нашы «электроншчыкі», калі выбіраюць такія назвы... Хоць бы ўзяць яшчэ адных удзельнікаў фестывалю з мударгелістай назвай «Energiem vs. Logika». А тым часам гэты самы вядомы на постсавецкай прасторы «жывы» тэхна-праект. Праўда, тут могуць прагучаць заўвагі: музыкант, які грае пад «фанеру» — гэта ж уво-

гуле нонсенс. А з вакалам жа значна складаней...

Электроншчыкі абвяргаюць і гэты міф. «Жывы» вакал разам з якаснай электроннай музыкой — цалкам магчыма, нават рэальна, але пакуль што ў адзінак-вым экзэмпляры: «CherryVata» нездарма сталі любімым танцоўлаў беларускіх клубоў. Ёсць што паслухаць, і ёсць каго. Абаяльная вакалістка Вера Новікава — уласоблены поспех гэтага калектыва. Але іншыя знаходзяць сваё поле для эксперыментаў. Напрыклад, да дыджыя Род далучыўся саксафаніст Oleg'Bo — дакладна, гэта не падобна ні на каго іншага. А тое, на што здольная непасрэдна электроніка, якія дзіўныя гукі яна дапамагае ствараць, прадманструюць Access Denied і праект, які вельмі хутка набірае абароты «Aoo8ooA».

Падбор удзельнікаў такі, што варта паслухаць усіх, раець арганізатары. Канцэрт у спецыяльна пераабсталяванай зале брэсцкага аэрапорта пачнецца а 21 гадзіне. Дзеля любові да мастацтва беларускй электроннай жывой музыкі і арганізацыя адпаведна: з цэнтра Брэста будзе хадзіць маршрутным транспарт, які даставіць жадаючых да аэрапорта, там жа ёсць і паркоўка для тых, хто паедзе на ўласным транспарце. Апошняя летняя ноч у Брэсце абяцае быць гарачай — ад электронікі...

Ларыса ЦІМОШЫК.

МІНЧАНКІ,

У час святкавання 940-годдзя сталіцы 8 верасня журы вызначыць самую прыгожую мінчанку. Аднак спачатку дзійчыны ва ўзросце ад 17 да 25 гадоў і ростам ад 175 сантыметраў і вышэй, якія ніколі не былі ў шлюб і не маюць дзяцей, пройдзе кастынг, каб стаць удзельніцай конкурсу «Міс Мінска-2007».

— Няхай прыходзяць усе жадаючыя, хто зараз жыве ў Мінску. Абавязкова трэба мець пры сабе пашпарт, купальнік і тудлі. Кастынг адбудзецца сёння а 16 гадзіне ў Нацыянальнай шко-



Ірына ПРЫМАК. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

КНІГА АБ МОТАБОЛЕ — У ПАДАРУНАК ДА СТАРТУ Ў ЧЭМПІЯНАЦЕ ЕЎРОПЫ

Піск — сталіца Беларусі. У мотаболе. Менавіта гэты беларускі горад ужо чатыры разы прымаў чэмпіянаты Еўропы па мотаболу, у тым ліку першы — у 1986 годзе, калі пераможцай стала зьбірае ССССР, і ў 2004-м, калі першае месца заняла каманда Беларусі як самастойнай дзяржавы. Піск — цэнтр беларускага мотаболу не толькі таму, што мае адзін з лепшых на кантыненте спартыўных комплексаў для гэтага тэхнічнага віду спорту: ёсць там і «зоркі» еўрапейскага ўзроўню, сярод якіх асабліва вылучаецца капітан зборнай нашай краіны, напаводачы каманды «Аўтамабіліст» Антон Уласавец, які на мінулым чэмпіянаце Еўропы быў прызначены лепшым бамбардзірам. Сам спартсмен не стаў расказаць аб сваіх рэкордах і заслугах: вырчыў Пётр Лебедзеў, намеснік старшыні цэнтральнага савета ДТСААФ. «Антон дэбютаваў яшчэ ў зборнай Савецкага Саюза і забіваў за яе галы, — інфармуе Пётр Аляксеевіч. — Яго неаднойчы запрашалі выступаць за замежныя клубы, у прыватнасці ў Германіі. Антону належыць некалькі рэкордаў: на ЧЕ-2005 ён пераадолеў рубжэў у 200 гадоў (зараз на яго рахунку ўжо 210 забітых мячоў на ЧЕ), за адзін матч ён можа забіць 16 мячоў (так было два гады таму ў супрэччы з галандцамі), у чэмпіянаце — 29 гадоў (у 2005-м). Ніхто не мае такіх дасягненняў! Менавіта Антон забіў пераможны гол у фінале ЧЕ-2004».

Антон Уласавец паспрабуе палепшыць асабістыя рэкорды на 22-м па ліку ЧЕ-2007. Спартсмен-

твы зараз праходзяць ва Украіне. Акрамя прадстаўнікоў нашай краіны і гаспадароў удзел у турніры ўзялі яшчэ пяць каманд. Зборная, якая зоймуць трэцяе і другое месцы, сустрэнуцца ў фінале, трэцяе і чацвёртае — у паўфінале. «Мацінейшымі, безумоўна, з'яўляюцца расіяне, — перакананы Антон Уласавец, — бо яны лепш за ўсё захавалі традыцыі ССССР, маюць добрыя косяк каманды, але мы ўжо спраўляліся з імі, таму можам і зараз гэта зрабіць. Пасля двух дзён беларусы дзіўноўны: яны выйгралі ў галандцаў (12:0) і немцаў (3:2). Антон Уласавец прызнаўся, што ў многім вырчвае матацыкл, бо ў параўнанні з тымі футбалістамі, якім даводзіцца рухацца ўвесь гульнявы час самастойна, за матабалістаў многае робіць іх «жалезны конь».

Дарчы, незалежна да адрэз беларусы ва Украіну ў Нацыянальным прэс-цэнтры адбылася прэзентацыя кнігі «Мотабол: старонкі гісторыі». Напісаў яе Аляксандр Кагацкіо — чалавек, які ніколі не быў мотабалістам, а вельмі цікавіўся гэтым дзіўным відам спорту. Аўтар паведамліў, што ў пошукі матэрыялу ён дапамагалі калегі з Украіны, Расіі, Літвы, Германіі. Дзякуючы вялікай колькасці інфармацыі, гэты твор прэзентуе на званне энцыклапедыі мотаболу, прыхільнікам якога будзе цікава даведацца пра эксклюзіўныя факты з гісторыі чэмпіянатаў ССССР і БСССР, Усходне-Еўрапейскай лігі. Асобная рубрыка прысвечана «зоркам» гэтага віду спорту.

Ірына ПРЫМАК.

СПАРТСМЭНЫ — ЗА БЯСПЕКУ ДАРОЖНАГА РУХУ

Менавіта так называецца традыцыйная рэспубліканская акцыя, якая сёлета адзначае сваё пяцігоддзе. Яе мэта — прадманструваць магчымыя ўдзяленні аўтамабілем у нестандартнай сітуацыі і звярнуць увагу аўтамагараў на ролю вадзіцельскага майстэрства ў беспячы дарожнага руху. Удзельнікамі акцыі з'яўляюцца і спартсмены (акцыя для іх — класіфікацыя ў чэмпіянаце Беларусаў, дзякуючы чаму прывоўваюцца спартыўныя разрады), і супрацоўнікі ДАІ — прадстаўнікі спецадраздзялення «Страла». Арганізатарамі выступаюць БАФ, УДАІ МУС Беларусі, газета «Аўтадайджэст» і ДТСААФ.

Акцыя «Спартсмены — за бяспеку дарожнага руху» праводзіцца ў шасці абласных цэнтрах на працягу двух месяцаў. Першы этап сёлета пройдзе 26 жніўня ў Гомелі, далей — Магілёў (9 верасня), Віцебск (16 верасня), Брэст (30 верасня), Гродна (7 кастрычніка) і Мінск (21 кастрычніка), прычым заключны этап у сталіцы будзе прымеркаваны да Дня аўтамабіліста.

— Калі пяць гадоў таму мы толькі рудымалі правядзенне гэтай акцыі, — угадвае Анатоль Шаўчэнка, старшыня Беларускага аўтамабілістнага федэрацыі, — то разумелі, што з ростам аўтапарка павялічваецца інтэнсіўнасць руху, а значыць, і аварыінасць на дарогах. Патрэбна было нешта з

Ірына ПРЫМАК.

«МАТАЦЫКЛ — ГЭТА ЖЫЦЦЁ»...

Шлем, цвярозны стан і добры настрой — гэта іх умовы. Заняткі ў ВНУ, гараж і матацыкл — гэта іх жыццё. Нехта адмакнецца: «А, звычайныя байкеры, чым у дваццаць гадоў самім стаць заснавальнікамі аб'яднання «Мотабатараў».

МЕСЦА ДЗЕЯННЯ: горад Добруша. Час дзеяння: 3 верасня 2006 года.

Закрыццё мотасезона. Упершыню ў невялікім горадзе адбылося такое вялікае і сур'ёзнае «мотамерпрыемства». Праезд калонай ад пачатку горада да цэнтральнай плошчы, трукі на жалезных конях, конкурсы. І чыя была ідэя? Двух братоў-блінзятэў, якім па дваццаць гадоў. Юнакі робяць першыя крокі да сваёй мэты.

З другога класа Дзіма і Рома Панковы паміж гульнямі ў двары і працай з тэхнікай у гаражы выбіралі апошняе. Спачатку проста дапамагалі бацьку, потым пачалі рамантаваць свае малады. У дзевятым класе, таемна ад бацькоў, набылі першы матацыкл... Сёння браты ўжо скончылі другі курс ВНУ, а ў Добрушы вакол іх згуртавалася некалькі дзесяткаў аднадумцаў.

ЧАС ДЗЕЯННЯ: жнівень 2007 года. Я праланавала братам сустрэцца і паразмаўляць аб іх мэтах і палікненнях. На сустрэчу прыйсці змог толькі Дзіма.

Чаму вы так хочаце стварыць клуб? — Проста катацца нецікава, — адказвае Дзіма. — Матацыкл — гэта жыццё. Хочацца сустрэцца з хлопцамі, якім таксама падабаецца сядзець па локацы ў масле і мазацы і перабраць матары. Цікава вучыцца рабіць нейкія трукі. Ці, напрыклад, фінансавыя пытанні. Мы — студэнты, таму пераарбіць матацыкл гуртам значна прасцей, чым паасобку. Хочацца удзельнічаць у байл-злётках, байк-шоу ў іншых гарадах, арганізоўваць нешта падобнае самім. І, канешне, рабіць усё гэта не хаваючыся ад каго, афіцыйна. Мы з братам ужо даўно марым сабраць усю аднадумцаў разам, у адным гаражы.

А вы ў вас ёсць? — Канешне. Доўга думалі, але спыніліся на «Колых свабоды».

Калі з'явілася ідэя арганізаваць мотаклуб? — Вельмі даўно, але магчымаці не было — нам яшчэ васамагасці не спуюнілася. А ў пачатку 2006-га Рома сказаў, што больш нельга цягнуць і прыйшоў час заснаваць мотаклуб у родным горадзе. Спачат-



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ку шукалі кантакты, распрацоўвалі статут. А потым звярнуліся ў Добрушскі райкам БРСМ з прапановай зарэгістраваць як аб'яднанне аматараў матацыклаў.

Такая ініцыятыва з боку моладзі адрэз атрымала падтрымку. І не толькі камітэт БРСМ звярнуў увагу на імякненне двух юнакоў, але і адзель па справах моладзі райвыканкама. Чаму «звычайныя байкеры» падтрымліваюць, можна сказаць, з усіх бакоў? Аб гэтым я запыталася ў другога сакратара камітэта БРСМ Г. Добруша Надзеі Асачдай.

— Год таму Дзіма і Рома прыйшлі да нас з прапановай правесці закрыццё мотасезона. Яны адрэз расказалі пра свае планы аб'яднаць усіх байкераў нашага горада, — Надзея Анатольеўна ўсімхаецца, успамінаючы першыя сустрэчы з братамі Панковым. — Аднак аб'яднаць не дзеля таі званых тусовак, а каб зрабіць нейкую альтэрнатыўу адпачынку не толькі для сябе, але і для падлеткаў. Як адпачывае моладзь у невялікім горадзе? Блукае па дыскатэках ці проста па вуліцах. А Рома і Дзіма прапануюць адпачынаць займацца мотаклубам нечым цікавым. Такую іні-

цыятыўу мы проста не маем права не падтрымаць! Так, мэты хлопцаў зразумелы. Аднак... Падчас размовы з Дзімам мяне турбавала некалькі пытанняў: — Скажы, а дзе вы з Ромам навучыліся так разбірацца ў тэхніцы? Разабраць, а потым сабраць і перапрацаваць па сваёй мадэлі матацыкл зусім проста... — А нідзе не вучыліся!.. Бацька нам яшчэ ў другім класе раслукамачы, які працуе рухавік унутранага агарання. Усё аставіў — на асабістым воўцы. Калі купілі той, самы першы, матацыкл, пакаталіся на ім, разабралі па запчастках, тады і зразумелі, што і як працуе. Ды і спецыяльнай літаратуры зарэз дастаткова.

— Увесь вольты час з матацыклам? Як гэта церпяць вашы дзядзючкі? — Не церпяць, — сумна ўсімхаецца мой суразмоўца. — Часцей за ўсё хлопцы павіны выбіраць мотаклубам і дзюўнічым. Канешне, нам непрыемны пах машынага масла, заўсёды бойка прыкатацца — гэта з радасцю... Мне ў гэтым з падчынай пашанцавала.

Яна, напэўна, хутка сама на матацыкле будзе ездзіць. У верасні 2006 года на плошчы падчас мерапрыемства — закрыццё мотасезона — сабралася каля 45 матацыклаў. У той дзень ДАІ суправаджаў калону падчас праезду па горадзе, дапамагалі з арганізацыяй некаторых конкурсаў. І адкрыццё мотасезона вясной 2007 года прайшло не без падтрымкі аўтаінспекцыі. Я запыталася ў начальніка аддзела ДАІ Добрушкага РА-

— Афіцыйна мотаклубу ў Добрушы няма, — тлумачыў мне начальнік аддзела па справах моладзі райвыканкама Руслан Сікорскі. — Рома і Дзіма праланавалі канцэпцыю клуба, ужо ідзе збор дакументаў, неабходных для рэгістрацыі. Аднак нам з імі трэба яшчэ сустрэцца і абмеркаваць шмат дэталю. Ініцыятыва з іх боку не згаісае, і гэта вельмі добра — ад сваёй мэты яны не адступяцца.

Настасся КАРАЦЕВА.

ЗА ПЕРАМОГУ Ў КОНКУРСЕ — ВАДЗІЦЕЛЬСКАЕ ПАСВЕДЧАННЕ

У Пружану прайшоў незвычайны конкурс, прызам за які сталі пасведчаны вадзіцельскія катэгорыі «А». Дарожна-транспартныя здарэнні з удзелам матацыклістаў даўно непакояць работнікаў ДАІ. Апошнім часам расце колькасць парушэнняў правілаў дарожнага руху, якія наогул не маюць праўу на кіраванне матацыклам. Прычымгучу увагу моладзі да гэтай праблемы было вывешана ў Пружанскім раёне канкрэтнай акцыяй, якая атрымала назву «Малады. Дарога. Бяспека». Заўвагі на ўдзел у конкурсе падалі 58 чалавек. На першым этапе былі «адсеены» тыя, хто не выканаў абавязаных патрабаванняў. Таму удзельнічалі ў конкурсе 36 чалавек. Яны павіны былі дэманстраваць веданне правілаў руху і навукі ваджэння матацыкла. 13 чалавек выканалі нарматывы і атрымалі пасведчаны катэгорыі «А». Гэта была першая з падобных акцыяў абласной Дзяржаўтаінспекцыі.

Яна СВЕТАВА.

Муз-news

БАРАБАНШЧЫКАВА ГАНЯЕ НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ



Спявачка і «зорка» беларускага тэніса Вольга Барабаншчыкава стала на... водных лыжах. Яе знаёмства з новым відам спорту адбылася ў рамках здымак праекта тэлеканала «ЛД», які называецца «Бліскучая сямёрка» і стартуе ў новым сезоне. Сяпернікамі Вольгі сталі спевакі Вікторыя Алешка і Уладзімір Ухіцінскі, салістка гурта «Da Vinci» Вольга Рыжыкава, вядучы «Беларускай часіні» Канстанцін Юману, гаспадыня фітнэс-цэнтра «Багіра» Наталія Наважылава і галоўны рэдактар газеты «Антэна» Сяргей Малеіноўскі.

— З гонарам магу заявіць, — сказала Вольга Барабаншчыкава, — што ў першы дзень я была адзінай, хто без праблем стаў на лыжы і ні разу не ўпаў. Зараз, як правіла, звальваюся пасля сёмага круга. Спартыўны вопыт мне вельмі дапамагае: адчуваю сабе упэўненай і хутка выпраўляю памылкі.

— Вольга «накручвае» па воем кругу без падзенняў, пакуль мы ледзь спраўляемся з двауматрыма, — паведаміла Сяргей Малеіноўскі. — Мы ўжо смяемся, вядучы Вольга патрэбна дадаць хуткасці на паваротах, каб яна усё ж такі завалілася. Безумоўна, спартыўная загартоўка нагадвае аб сабе.

ПАСЛЯ «ДРУГОГА ЖЫЦЦЯ» ДУЭТ АКАЗАЎСЯ «ЗА АБЛОКАМІ»




ПЯТНІЦА, 31 ЖНІЎНЯ

5.55, 16.45 **Серыял «Жаночыя логіка»**.
6.45, 0.35 Дзень спорту.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.10 Навіны.
7.05, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!
7.25, 8.25, 11.55 Дзелавое жыццё.
8.20 Гатуме разам!
9.05, 20.00 **Серыял «Спецназ па-руску-2»**.
10.00 Шпілка.
10.30, 17.50 **Серыял «Кяханне як кяханне»**.
11.30 **Серыял «Уцёкі Артуфула Доджэра»**.
12.10, 19.25 Навіны рэгіёна.
12.25 Сфера інтарэсаў.
12.45 Альманах падарожжаў.
13.15, 15.15 Лёгка атлетка. Чэмпіянат свету.
19.35 «Высокаактанавы саюз». Відэафільм АТН.
21.00 Панарама.
21.40 Футбол. Суперкубак УЕФА. «Мілан»—«Севілья».
23.40 Культурныя людзі.




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00 Нашы навіны.
6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексы».
7.05 «Наша раніца».
9.05 «Таячынны дзень».
Серыял.
9.55 «Модны прыговор».
10.00 «Ералаш».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.30, 23.25, 3.20 Навіны спорту.
11.10, 21.05 **Серыял «Не радзіся прыгожой»**.
12.00 «Малахай».
13.10 **Серыял «Мая цудоўная няня»**.
13.40 «Федэральны судзя».
14.30 «Кантрольная закупка».
16.15 **Серыял «Залатое цяля»**.
17.15 «Нахай гаворачы».
18.20 **Серыял «Браты парозаму»**.
20.00 Час.
22.30 **Драма «Спатканне на адну ноч»**.



Яны сустрэліся толькі на адну ноч, і гэта назаўсёды змяніла іх жыццё.
1.20 **Баявік «Максімальная рызыка»**.
3.25 **Баявік «Спячая лютаць»**.
4.55 Дэтэктывы.

НЯДЗЕЛЯ, 2 ВЕРАСНЯ

7.00 Мультифільм.
7.20 **Фільм-казка «Прыгоды Бураціна»**.
8.30 Раўнавага: асяроддзе пражывання.
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.05 «Арсенал».
9.35 **Серыял «Сям'я»**.
10.10 «Ранішня хваля».
10.45 «Компа».
11.25 «Усе стыхі».
12.10 Навіны рэгіёна.
12.30 Аўтамота-шоў Патрыка Борні.
13.30, 15.10 Лёгка атлетка. Чэмпіянат свету.
16.30 Мужчынскі характар.
17.00 Час кіно.
17.45 **Меладрама «Імгненні кахання»**.
21.00 «Панарама тыдня».
22.05 «Зорная маналогія, або Як нараджаецца мюзік».
22.50 Вось дык шоу!
23.50 **Драма «Цяжкае перакладу»**.



Токіа, ноч, бар дарагога атэля... Ратушыя ад басоніцы, сустракаюцца двое амерыканцаў — старэжчы кінажурніст і выпускніца філасофскага факультэта.




7.00 **Фільм-казка «Прыгоды ў горадзе, якога няма»**.
8.20 **Серыял «Трое зверху»**.
9.10 «Аўтапанарама».
9.35 «Схема смеху».
10.25 «Вялікае сяджанне».
11.00 «Новая падарожжа дзілетанта».
11.30 «Добры дзень, доктар!».
12.00 **Серыял «Салдаты 3»**.
13.45 **Меладрама «Расклад на паслязэўтра»**.
15.15 «Горад дзіцтваства».
15.30 «Ессе homo».
16.00 «Культурнае жыццё».
16.30 «24 гадзіны».
16.55 «Зоркі спорту»: «Футбольная ляманка».
17.00 «Гучная справа».
18.10 «Прыватны гісторыі».
19.05 «Аўтапанарама».
19.30 «Тыдзень» з Аленай Хадаронак.
20.40 **Маст. фільм «Выраставанне»**.
21.00 **Фільм «Салдаты 3»**.
21.45 **Меладрама «Расклад на паслязэўтра»**.
23.00 «Спартыўны тыдзень».
23.00 «Прафесіянальны бокс».
0.00 «Па поўнай праграме».
0.40 **Серыял «Уцёкі»**.
1.20 «Бла-бла-шоў».




Старанная вучаніца беларускай школы даведваецца, што цыжарная ад свайго бойфрэнда, які, да таго ж, наядуна аб'явіў ёй, што ён — тэй.
22.30 «Спартыўны тыдзень».
23.00 «Прафесіянальны бокс».
0.00 «Па поўнай праграме».
0.40 **Серыял «Уцёкі»**.
1.20 «Бла-бла-шоў».


21.05 **Камедыя «Целаахоўнік Тэс»**.
22.55 «Фабрыка зорак».
0.30 «Камедзі Клаб».
1.05 **Трылер «Абсалютная ўлада»**.
3.15 **Маст. фільм «Дзімідавы»**.



5.20 Поле цудаў.
6.05 «Не радзіся прыгожой».
7.00 Ранішня падзарадка.
8.00, 17.30 **Серыял «Белліда»**.
8.50 **Меладрама «Восень надыходзіць, мілая мая»**.
10.25 Ядзім дома.
10.55 **Серыял «Дуброўскі»**.
12.00 Мультифільм.
12.15, 18.30 **Серыял «Расплата за грахі»**.
13.05 ПРАСоваўнанне».
13.20 **Серыял «Дзятчынкі з Поўначы»**.
14.10 «Алімпійская гісторыя». Барселона. 1992 г.
15.05 Як гэта робіцца.
15.45 Альманах падарожжаў.
16.00 Мультисерыял «Добрай раніцы, Мікі Маўсі».
16.30 **Серыял «Школа першых ракетка»**.
16.55 Дак. серыял «Адзін год на вінаградніках».
19.30 Усё аб бяспецы.
20.05 Кальханца.
20.20 Беларуская часінка.
21.20 Права чалавека.
21.35 «Цудоўная смарэчка». Эпізод першы.
22.00 Вяславанне акадэмічнае. Чэмпіянат свету.
23.35 **Трылер «Злачынная сувязь»**.



6.05, 17.20 «Міншчына».
6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца».
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
8.40 «Аўтапанарама».
9.00 «Салдаты 7». **Серыял**.
10.00 «Сталкер».
10.40 «Тэма дня».
10.45 «Наша справа».
11.00, 18.25 «За усё табе дзякую».
11.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
12.00 **Мужчынская работа 2». Серыял**.
13.00 «Асабісты інтарэс».
13.50 «Дзіцячы сеанс»: «Мой лепшы сябар — іншапланецянін».
14.35 «Кс-качкі». Мультисерыял.
15.15 «Надзвычайны гісторыі».
16.00 «Ёсць кантакт».
16.50 «Бабкі бунт». Ток-шоў.
17.30 «Званая вясцера».
20.05 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, малыш».
20.30 **Камедыя «Штосці зячэ»**.
21.00 **Фільм «Феерверк»**.
21.55 Гандбол. Кубак уладальнікаў кубкаў ЕФФ. СКА (Беларусь) — «Гумарны Зубры» (Чэхія).
17.25 Анекдот. LAD.
17.55 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм'ер-ліга. Астон Віла — Чарльс.
20.15 **Камедыя «Судзеі па паку»**.
22.15 Вяславанне акадэмічнае. Чэмпіянат свету.



7.00 Добрай раніцы, Расія!
9.15 «Мой сярабрыны шар» Іна Макарава.
10.00 **Серыял «Яўлампія Раманава. Слудства вядзе дылетант»**.
10.45, 13.45 **Весткі**. Дзяжурная часць.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 **Весткі**.
11.30, 14.20 Мясцовы час. **Весткі**—Масква.



6.00, 15.00 Дак. серыял «Даследчыкі караблекрушэнняў».
7.30 Мультисерыял «Рыпілі ў пошукх неверагоднага».
7.55 **Серыял «Закон джунгляў»**.
8.30 «Мільён пытанняў аб прыродзе».
8.45 Хто лепшы за нас?
9.00, 17.00 Камедыіны кактэйлы.
9.30 Ведаем рускую.
10.30 «Хвост каметы».
11.30, 14.30, 17.30 «Навіны Садружнасці».
12.00 Любімыя акцёры.
12.15 **Нашы любімыя камедыі. Маст. фільм «Раніца без аднака»**.
14.00 Студыя 60—90.
14.15 Сямейны альбом.
16.00 Паззія Армені.
16.15 Любоўныя гісторыі.
16.45 Арт-рэвалюцыя.
17.00 **Фільм «Паміці Аляксандра Бяршадскага»**.
18.10 Каму на Русі жыць добра.
18.45 У нашу гаваўн заходзілі караблі.
19.45 «Цік-так».
20.00 Разам.
21.00 **Маст. фільм «Валіячын»**.
22.45 **Серыял «Халодная кроў»**.
9.10 «Аўтапанарама».
9.35 «Схема смеху».
10.25 «Вялікае сяджанне».
11.00 «Новая падарожжа дзілетанта».
11.30 «Добры дзень, доктар!».
12.00 **Серыял «Салдаты 3»**.
13.45 **Меладрама «Расклад на паслязэўтра»**.
15.15 «Горад дзіцтваства».
15.30 «Ессе homo».
16.00 «Культурнае жыццё».
16.30 «24 гадзіны».
16.55 «Зоркі спорту»: «Футбольная ляманка».
17.00 «Гучная справа».
18.10 «Прыватны гісторыі».
19.05 «Аўтапанарама».
19.30 «Тыдзень» з Аленай Хадаронак.
20.40 **Маст. фільм «Выраставанне»**.
21.00 **Фільм «Салдаты 3»**.
21.45 **Меладрама «Расклад на паслязэўтра»**.
23.00 «Спартыўны тыдзень».
23.00 «Прафесіянальны бокс».
0.00 «Па поўнай праграме».
0.40 **Серыял «Уцёкі»**.
1.20 «Бла-бла-шоў».




7.00 **Фільм-казка «Прыгоды ў горадзе, якога няма»**.
8.20 **Серыял «Трое зверху»**.
9.10 «Аўтапанарама».
9.35 «Схема смеху».
10.25 «Вялікае сяджанне».
11.00 «Новая падарожжа дзілетанта».
11.30 «Добры дзень, доктар!».
12.00 **Серыял «Салдаты 3»**.
13.45 **Меладрама «Расклад на паслязэўтра»**.
15.15 «Горад дзіцтваства».
15.30 «Ессе homo».
16.00 «Культурнае жыццё».
16.30 «24 гадзіны».
16.55 «Зоркі спорту»: «Футбольная ляманка».
17.00 «Гучная справа».
18.10 «Прыватны гісторыі».
19.05 «Аўтапанарама».
19.30 «Тыдзень» з Аленай Хадаронак.
20.40 **Маст. фільм «Выраставанне»**.
21.00 **Фільм «Салдаты 3»**.
21.45 **Меладрама «Расклад на паслязэўтра»**.
23.00 «Спартыўны тыдзень».
23.00 «Прафесіянальны бокс».
0.00 «Па поўнай праграме».
0.40 **Серыял «Уцёкі»**.
1.20 «Бла-бла-шоў».



Старанная вучаніца беларускай школы даведваецца, што цыжарная ад свайго бойфрэнда, які, да таго ж, наядуна аб'явіў ёй, што ён — тэй.
22.30 «Спартыўны тыдзень».
23.00 «Прафесіянальны бокс».
0.00 «Па поўнай праграме».
0.40 **Серыял «Уцёкі»**.
1.20 «Бла-бла-шоў».

Чырвоная змена

вясак маладой жонцы, але сумненні адольваюць яго і ён вырашае правесці жонку на вернасць.
1.40 «Па поўнай праграме».
2.20 «Уцёкі». **Серыял**.
6.00 Зарадхайся!
7.30 **Серыял «Мобі Дэйк»**.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».
8.45 Хто лепшы за нас?
9.00 Даведкі.
9.30 Ток-шоў «Спрэчная тэрыторыя».
10.30 Дак. серыял «Гісторыі злучэнстваў».
12.00 Дзень Незалежнасці Кыргызстана.
14.00 Дзіцячы сеанс. «Лётны атрад».
15.00 Слівкі общства.
16.00 **Серыял «Максімо ў мамі сэрцы»**.
17.00 Вясельныя вар'яцтвы.
18.00 Каму на Русі жыць добра.
18.15 Парад парадаў.
19.45 «Цік-так».
20.00 Лепшае з Джэнтльмен-шоў.
21.00 Свята «Казладрань». Кыргызстан.
22.00 Студыя 60—90.
22.10 **Маст. фільм «Волга-Волга»**.
23.35 **Трылер «Злачынная сувязь»**.



6.00 «Сёння раніца».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
8.10 **Серыял «Залатая хлопцы»**.
9.00 «Наша ўсё!».
10.20 **Серыял «Жыццё — поле для палаявання»**.
13.25 **Серыял «Гончыя»**.
14.15 **Серыял «Вярхоўка з пяску»**.
15.05 «Галоўная дарога».
15.35 «Аглед. Выратавальнікі».
16.30 **Серыял «Вартанне Мухтара-2»**.
18.30 «Аглед. Надзвычайнае здарэнне».
19.45 «Следства вкл...».
20.35 **Камедыя «Ад 180 і вышэй»**.
Для *Косці 180* — гэта не проста метрычная дадзена, высокая каралева побач з мужчынам — сімвал яго поспеху і заможнасці.




7.00 «Сад і агарод плюс».
7.15, 10.55, 21.05, 23.30 «Метапрагноз».
7.20 **Маст. фільм «Шанцы»**.
9.00 «Дом жывых гісторыі».
9.30 «К-відаз» для дзіцяці.
9.50 **Серыял «Нікіта»**.
10.50, 21.00 «Навіны кіно».
11.00 **Маст. фільм «Адзінокая сэрцы»**.
13.00 «Лаві момант!».
13.15 «Тэлечат — «8 канал».
16.30 «Жыццё, поўнае радасці».
17.00 Мультипарад.
17.10 «Легенды ад Дзікім Захадзе».
18.40 «Дзіно».
19.00 «Магелан» — «Падарожжа з густам».
19.30 «Сад і агарод».
19.40, 21.25 «Распродаж. Навіны. Акцыі».
19.45 **Серыял «Чынгіз-хан»**.
20.45 «Венчарніца».
21.10 «Каралі муай тай».
21.30 **Маст. фільм «За бортам»**.
23.35 «Начны тэлечат».



7.00 Добрай раніцы, Расія!
9.15 «Мой сярабрыны шар» Іна Макарава.
10.00 **Серыял «Яўлампія Раманава. Слудства вядзе дылетант»**.
10.45, 13.45 **Весткі**. Дзяжурная часць.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 **Весткі**.
11.30, 14.20 Мясцовы час. **Весткі**—Масква.



6.00, 15.00 Дак. серыял «Даследчыкі караблекрушэнняў».
7.30 Мультисерыял «Рыпілі ў пошукх неверагоднага».
7.55 **Серыял «Закон джунгляў»**.
8.30 «Мільён пытанняў аб прыродзе».
8.45 Хто лепшы за нас?
9.00, 17.00 Камедыіны кактэйлы.
9.30 Ведаем рускую.
10.30 «Хвост каметы».
11.30, 14.30, 17.30 «Навіны Садружнасці».
12.00 Любімыя акцёры.
12.15 **Нашы любімыя камедыі. Маст. фільм «Раніца без аднака»**.
14.00 Студыя 60—90.
14.15 Сямейны альбом.
16.00 Паззія Армені.
16.15 Любоўныя гісторыі.
16.45 Арт-рэвалюцыя.
17.00 **Фільм «Паміці Аляксандра Бяршадскага»**.
18.10 Каму на Русі жыць добра.
18.45 У нашу гаваўн заходзілі караблі.
19.45 «Цік-так».
20.00 Разам.
21.00 **Маст. фільм «Валіячын»**.
22.45 **Серыял «Халодная кроў»**.
9.10 «Аўтапанарама».
9.35 «Схема смеху».
10.25 «Вялікае сяджанне».
11.00 «Новая падарожжа дзілетанта».
11.30 «Добры дзень, доктар!».
12.00 **Серыял «Салдаты 3»**.
13.45 **Меладрама «Расклад на паслязэўтра»**.
15.15 «Горад дзіцтваства».
15.30 «Ессе homo».
16.00 «Культурнае жыццё».
16.30 «24 гадзіны».
16.55 «Зоркі спорту»: «Футбольная ляманка».
17.00 «Гучная справа».
18.10 «Прыватны гісторыі».
19.05 «Аўтапанарама».
19.30 «Тыдзень» з Аленай Хадаронак.
20.40 **Маст. фільм «Выраставанне»**.
21.00 **Фільм «Салдаты 3»**.
21.45 **Меладрама «Расклад на паслязэўтра»**.
23.00 «Спартыўны тыдзень».
23.00 «Прафесіянальны бокс».
0.00 «Па поўнай праграме».
0.40 **Серыял «Уцёкі»**.
1.20 «Бла-бла-шоў».



7.00 **Фільм-казка «Прыгоды ў горадзе, якога няма»**.
8.20 **Серыял «Трое зверху»**.
9.10 «Аўтапанарама».
9.35 «Схема смеху».
10.25 «Вялікае сяджанне».
11.00 «Новая падарожжа дзілетанта».
11.30 «Добры дзень, доктар!».
12.00 **Серыял «Салдаты 3»**.
13.45 **Меладрама «Расклад на паслязэўтра»**.
15.15 «Горад дзіцтваства».
15.30 «Ессе homo».
16.00 «Культурнае жыццё».
16.30 «24 гадзіны».
16.55 «Зоркі спорту»: «Футбольная ляманка».
17.00 «Гучная справа».
18.10 «Прыватны гісторыі».
19.05 «Аўтапанарама».
19.30 «Тыдзень» з Аленай Хадаронак.
20.40 **Маст. фільм «Выраставанне»**.
21.00 **Фільм «Салдаты 3»**.
21.45 **Меладрама «Расклад на паслязэўтра»**.
23.00 «Спартыўны тыдзень».
23.00 «Прафесіянальны бокс».
0.00 «Па поўнай праграме».
0.40 **Серыял «Уцёкі»**.
1.20 «Бла-бла-шоў».



Старанная вучаніца беларускай школы даведваецца, што цыжарная ад свайго бойфрэнда, які, да таго ж, наядуна аб'явіў ёй, што ён — тэй.
22.30 «Спартыўны тыдзень».
23.00 «Прафесіянальны бокс».
0.00 «Па поўнай праграме».
0.40 **Серыял «Уцёкі»**.
1.20 «Бла-бла-шоў».

ФІЛЬМ ДНЯ

11.45 **Серыял «Вогнезгары»**.
12.45 **Серыял «Спадарыня перамога»**.
14.40 Мультифільм.
15.25 «Кулагін і партнёры».
16.00 Суд ідзе.
17.20 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць.
17.50 **Серыял «Анёл-ахоўнік»**.
18.50, 23.00 Весткі—Беларусь.
19.45 Добрай ночы, малышы!
19.55 «Юрмала-2007».
21.05 **Маст. фільм «Лютаць»**.



Яшчэ адна гісторыя Рамэа і Джульеты, якая разарваецца ў парыхавыя Чынагаўне.
23.10 **Драма «Інтэрдаўчынкі»**.



6.00 «Сёння раніца».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
8.10 **Серыял «Залатая хлопцы»**.
9.00 «Наша ўсё!».
10.20 **Серыял «Жыццё — поле для палаявання»**.
13.25 **Серыял «Гончыя»**.
14.15 **Серыял «Вярхоўка з пяску»**.
15.05 «Галоўная дарога».
15.35 «Аглед. Выратавальнікі».
16.30 **Серыял «Вартанне Мухтара-2»**.
18.30 «Аглед. Надзвычайнае здарэнне».
19.45 «Следства вкл...».
20.35 **Камедыя «Ад 180 і вышэй»**.
Для *Косці 180* — гэта не проста метрычная дадзена, высокая каралева побач з мужчынам — сімвал яго поспеху і заможнасці.



4.00, 11.30, 18.00, 19.15, 1.00 Лёгка атлетка. Чэмпіянат свету ІААФ.
8.00, 10.30, 20.00 Тэніс. US Open.
9.30 Чэмпіянат свету. «Ралі Новай Зеландыі».
10.00 Аўтаспорт. Чэмпіянат свету ў класе «Турын».
16.30 Вяславанне. Чэмпіянат свету.
19.00 Футбол. Еўрагалы.

ФІЛЬМ ДНЯ


ТБЦ 23.45 «ПРЫВІД ОПЕРЫ» (ЗША—ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ, 2004 г.)

Таямнічы голас кліча маладуу спявачку Крысціну са змрочных нестраў Парыжскай оперы. Гэта абязвечаны геній музыкі, Прывід, закаханы ў юную прыгажуню.

Рэжысёр — Дж. Шумахер. У ролях: Дж. Батлер, Э. Росум, П. Улсан, М. Рычардсан, М. Драйвер, С. Хайндз, С. Кэлоу.



14.20 **Камедыя «Апякун»**.
15.50 «Прыватны дэтэктыў».
16.20 «Вясёлы вечар «Аншлага»».
17.05 «Танцы на лёдзе».
19.00 Весткі тыдня.
20.00 Спецыяльны карэспандант.
20.25 **Маст. фільм «Чортава кола»**.
21.05 «Скандалнае жыццё з Волгай 6». «Выпрабаванне рамонтам».
21.15 **Маст. фільм «Дзеці Дэн-Кіхота»**.
16.45 Святочны канцэрт.
18.15 **Камедыя «Не хачу жаніцца»**.
20.00 «У цэнтры ўвагі».
21.05 **Маст. фільм «Сямейная вясцера»**.



8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння.
8.15 **Серыял «Легенда пра чорнага рыцара»**.
9.05 «Шчаслівы раіс».
10.25 «Аду дома!».
11.05 «Усё адразу!».
11.40 «Жывая легенда».
12.30 «Надзвычайнае здарэнне».
13.25 **Камедыя «Старая разбойніца»**.
15.10 **Серыял «Пераможны смерць»**.
15.40 Мультифільм.
16.30 «Адзін дзень. Новая версія».
17.15 **Серыял «Кодэкс гонару-3»**.
19.00 Сёння. Падагульняючая праграма.
19.55 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.30 «Крамлёўскія жонкі: Ніна Кухарчык (Хрушчова)».
21.10 **Драма «Змрочны самурай»**.
23.50 **Драма «Масква»**.



4.00, 20.00 Тэніс



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций двадцать восьмого, двадцать девятого и тридцатого выпусков Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк»

Наименование эмитента на белорусском языке: полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;

количество — 25 000 (Двадцать пять тысяч) облигаций. Серия «АЯ», номера «000001—025000»;

АСБ «Беларусбанк» зарегистровано в Национальном банке Республики Беларусь 27 октября 1995 года.

номинальная стоимость облигации — 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

Основные виды и срок деятельности эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь и на основании лицензии Национального банка Республики Беларусь АСБ «Беларусбанк» осуществляет следующие банковские операции:

28-й выпуск: номинальная стоимость облигации — 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;

29-й выпуск: номинальная стоимость облигации — 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей.

открытие и ведение счетов в драгоценных металлах; осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;

30-й выпуск: номинальная стоимость облигации — 200 000 (Двести тысяч) белорусских рублей.

выдача банковских гарантий; доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;

Первичное размещение облигаций 28, 29 и 30 выпусков производится филиалами АСБ «Беларусбанк», структурными подразделениями АСБ «Беларусбанк» и его филиалов, а также ОПЕРУ центрального аппарата АСБ «Беларусбанк» с 01 сентября 2007 года по 31 августа 2008 года.

инкассация наличных денежных средств, платежных инструментов, драгоценных металлов и иных ценностей;

Физические лица, изъявившие желание приобрести облигации не в целях предпринимательской деятельности, могут быть привлечены к участию в первичном размещении облигаций путем их открытой продажи ежедневно в течение операционного дня до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

перевозка наличных денежных средств, платежных инструментов, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Денежные средства от первичной продажи облигаций будут поступать на соответствующие счета в филиалах АСБ «Беларусбанк», структурных подразделениях АСБ «Беларусбанк» и его филиалов, а также в ОПЕРУ центрального аппарата АСБ «Беларусбанк».

помимо банковских операций АСБ «Беларусбанк» вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

Срок обращения облигаций — с 01 сентября 2007 года по 31 августа 2009 года.

поруительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в денежной форме;

Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения

Table with 3 columns: Показатели, 2006 год, 2 кв. 2007 год. Rows: Прибыль, млн. р., Рентабельность, %.

Выплата дохода по облигации производится в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.

МЕСЦА НАПАДАЮЧАГА Ў ...АБАРОНЕ

Маладзёжная і нацыянальная зборная Беларусі перамагі сваіх сапернікаў з лікам 2:1. Гэта адзінае, што аб'ядноўвае каманды, бо «сцэнары» матчаў з іх уздалам, зразумела, былі розныя.

галюўным яго мэтамі былі знаёмства з ігракамі і эксперыменты, якіх сапраўды хапала. Нашы футбалісты ўжо ў трэці раз праводзілі таварыскую сустрэчу з ізраільскімі ігракамі.

раўндзе Лігі чэмпіёнаў. Больш здзіўляе той факт, што нападзючага брэскага «Дынама» Дзмітрыя Мазалеўскага (які выйшаў на замену Аляксандра Глебу на 83-й хвіліне) Штанге адправіў у ...абарону (на замяне таксама выйшлі галкіпер Антон Амелянчук, паўабаронца Уладзімір Карыцька, Мікалай Кашэўскі, нападзючага Вітала Радзюнаў, Геннадзь Блізюк).

Table with weather forecasts for various cities: Сонца, Месяц, Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Надвор'е на заўтра. Map of Belarus with weather icons and forecasts for different regions: Віцебск, Магілёў, Мінск, Гомель, Брэст, Гродна.

...у суседзях. Table with weather forecasts for neighboring cities: ВАРШАВА, ВІЛЬНЮС, КІЕЎ, МАСКВА, РЫГА, С-ПЕЦЯРБУРГ.

24 жніўня. Дзве даты: 1512 год — 495 гадоў назад з'явіўся на свет літаратурны помнік — Вагнарудскі праглог. Цытата дня: «Нішто на свеце не можа быць больш зневажальным, чым бездкорная ветлівасць таго, з кім раней быў на кароткай назе».

УСМІХНЁМся! Грамадзяне пасажыры! Наш самалёт «Ту-154» прыземляецца! Пераканаўча просім — у каго ёсць зарадкі ад «Ту-154», тэрмінова зайдзіце ў кабінку!

КАЛЕКТЫВУ ГАЗЕТЫ «ГОЛАС ЛЮБАНШЧЫНЫ» Шчыра віншум увесь калектыў рэдакцыі і ўсіх, хто на працягу многіх дзесяцігоддзяў ствараў друкаваны леталіс жыцця Любаншчыны з прыгожым юбілеем выдання.

Паважаны Васіль Міхайлавіч АЧАНОЎСкі! Прымі нашы віншаванні і найлепшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння. Зароў я табе, павазі людзей.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕКЦЫЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛЯК, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШКА, І. ШУЧУЧЭНКА.

— 292-05-82, адказны за выпуск дадатку: «Чырвоная змена» — 292-44-12; «Масцовае самакіраванне» — 292-21-03, ул. Савіцкая, 10; «Брэсце» — 20-37-98, Віцебску: 24-31-92, Гродне: 43-25-29, Гомелі: 74-13-92, Баранавічах: 7-26-02, Магілёве: 32-74-31; бухгалтэры: 292-22-03; дзведкі па рэкламе і аб'явах: тэл./факс: 287-17-79, e-mail: reklama@zvzyazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл./факс 292-04-52.

аўтарамі. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адназначна за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».